



ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА 20 КРАСАВІКА ЗВЕРНЕЦЦА 3 ПАСЛАННЕМ ДА БЕЛАРУСКАГА НАРОДА І НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 20 красавіка прыме ўдзел у сумесным пасяджэнні Палаты прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу. Кіраўнік дзяржавы звернецца з традыцыйным штогадовым Пасланнем да беларускага народа і Нацыянальнага сходу. Прамая трансляцыя пачнецца ў 12.00 па Першым канале Нацыянальнай дзяржаўнай тэле радыёкампаніі, тэлеканалах АНТ і СТБ, Першым нацыянальным канале Беларускага радыё. Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА УШАНАВАУ ПАМЯЦЬ ЗАГІНУЛЫХ У АВІКАТАСТРОФЕ ПАД СМАЛЕНСКАМ



Фота БЕЛТА

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 18 красавіка наведаў памінальную службу ў мінскім Архіафедральным касцёле імя Прасвятлой Дзевы Марыі і ўшанаваў памяць загінулых у авіякатастрофе пад Смаленскам, у ліку якіх быў і Прэзідэнт Польшчы. Аляксандр Лукашэнка прыбыў у касцёл разам з малодшым сынам Мікалаем. Каля ўвахода кіраўнік дзяржавы сустракалі кардынал Казімір Свэйтак і епіскап Антоній Дзімян'як. У алтарнай частцы касцёла ўстаноўлены пастамент з партрэтамі загінулага Прэзідэнта Польшчы Леха Качыньскага. Да пастамента прыкладжаны прыносяць кветкі, сярод якіх знаходзіцца і жалобная карціна з кветкамі ад кіраўніа беларускай дзяржавы. Прэзідэнт, аддаючы даніну памяці ахвярам авіякатастрофы пад Смаленскам, паставіў каля партрэта лампаду. Затым Казімір Свэйтак прачытаў памінальную малітву за загінулых. Кардынал падзякаваў Прэзідэнту за аказаную дапамогу брацкаму польскаму народу і за наведванне памінальнай службы. Па просьбе журналістаў Прэзідэнт Беларусі пракаментаваў інфармацыйныя паведамленні, якія з'явіліся ў расійскіх СМІ наконце месцазнаходжання Прэзідэнта Кыргызстана Курманбека Бакіева. Аляксандр Лукашэнка заявіў: «Цяпер Курманбек Бакіев разам са сваёй сям'ёй — жонкай, пяцігадовым сынам і дзевяцігадовай дачкой — знаходзіцца на поўдні Казахстана». «Мяне здзіўляе, што тыя, хто вельмі добра ведае аб тым, дзе знаходзіцца Курманбек Бакіев, не гавораць аб гэтым, адначасна кіраўнік дзяржавы... Сёння я чарговы раз пачуў з расійскіх СМІ, прытым па асноўных каналах, а не проста ўкідванні жоўтай прэсы або ў інтэрнэце, што месцазнаходжанне Бакіева нібыта невядома. Ім усё вядома: дзе ён знаходзіцца, чым ён займаецца і як усё было». «Гульні туют вядуць і так званы часовы ўрад Кыргызстана, і, я так разумею, Расія з Казахстанам. І падазраю, што і ЗША да гэтага прыцягнуты», — сказаў беларускі лідар. Аляксандр Лукашэнка дадаў: «У мяне яшчэ будзе магчымасць абмеркаваць усё гэтыя пытанні з самім Прэзідэнтам Кыргызстана і пераканання ў правільнасці або няправільнасці гэтых разваг». Кіраўнік дзяржавы адзначыў: «Я згодны з той ацэнкай падзей, якая ўчора была дадзена СМІ Беларусі. Карціну абмялявалі вельмі правільна».

І далей: «Маім калегам у Казахстане і, напэўна, у Расіі не вельмі хочацца, каб звергнуты Прэзідэнт Кыргызстана не дзе ў іх знаходзіўся, таму што супраць яго ўзбуджана крымінальная справа... І вы ведаеце, ганебнае становішча цяперашняй часовай кыргызстанскай улады ў тым, што яны, мабыць, чакаюць, калі Бакіев пакаіне Казахстан, каб пасля гэтага аб'явіць яго ў міжнародны вышук».

Прэзідэнт Беларусі падкрэсліў: «Я гатовы прыняць Курманбека Бакіева ў Беларусь». «Калі Курманбек Бакіев пацуе мяне і пажадае прылічыць да нас хоць сёння, хоць заўтра, мы не будзем яго ў Беларусь хаваць, ён будзе тут як самы дарагі на сёння госяць, як мой калега, як Прэзідэнт Кыргызстана», — сказаў беларускі лідар.

Аляксандр Лукашэнка яшчэ раз пацвердзіў: «Калі Прэзідэнту Кыргызстана ў гэту цяжкую хвіліну для яго сямі патрэбна будзе падтрымка і дапамога, то яна будзе аказана ў Беларусі». «Мы гатовы прыняць яго тут. Я, вядома, разумею, што цяпер уздымецца лямонт у сродках масавай інфармацыі», — сказаў ён.

Прэзідэнт адзначыў: «Гэта яго асабістае расшэньне як кіраўніа дзяржавы». «Я маю права на гэта расшэньне. Няхай мяне асуджаюць, не асуджаюць, але здраджваць людзям — самае ганебнае, што можа быць на гэтым свеце», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Беларускі лідар таксама дадаў: «Калі Курманбек Бакіев, прыляцеўшы ў Мінск, захоча правесці прэс-канферэнцыю, то ён будзе свабодна яе даваць, свабодна гаварыць». «І мы потым паглядзім, хто ў нас больш свабодная краіна: Беларусь або нейкія іншыя дзяржавы. Я лічу, ён шмат расказажа», — сказаў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка не лічыць, што з-за прыняцця ў краіне Курманбека Бакіева ў Беларусь будуць праблемы ў адносінах з Бішкекам. «Я хачу задаць тры рэтарычныя пытанні. Па-першае, якія ж такія сур'ёзныя праблемы могуць у нас узнікнуць? Па-другое, няўжо Беларусь не выжыве з гэтымі ускладненнямі: мы што, загінем заўтра, калі ў нас ускладніцца адносіны з Кыргызстанам? І па-трэцяе, калі б сёння Курманбек Саліевіч быў ў Беларусі, для кыргызстанскага часовага ўрада гэта было б добра. Таму што калі ў Кыргызстане няма Прэзідэнта, у іх рукі разважаны», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Прэзідэнт Беларусі адзначыў: «Сёння пацверджаецца тое, аб чым ён гаварыў раней». «Увесь поўдзень Кыргызстана палае. Людзі захопліваюць адміністрацыйныя будынкі ў Джала-Абадзе, Ашы. Народ абаране брата звергнутага Прэзідэнта і іншых яго сваякоў, — канстатаваў Аляксандр Лукашэнка. — І ў гэтым выпадку я хачу звярнуцца да кыргызскага народа: не дапусціце здрады свайму Прэзідэнту. Гэта будзе прыкрай памылка».

Кіраўнік беларускай дзяржавы падкрэсліў: «Толькі народ мае права спагнаць з Прэзідэнта. Ніякія банды, ніякія групы, ніякая апазіцыя — толькі народ». «Рэальным выйсцем з сітуацыі, што склалася, калі ўжо такія дэмакратыі прыйшлі да ўлады, будзе неадкладна аб'явіць датэрміновыя прэзідэнцкія выбары і, калі на тое пайшло, — парламенцкія. І даць магчымасць удзельнічаць у гэтых выбарах усім жадаючым, у тым ліку Курманбеку Бакіеву», — перакананы кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка таксама падкрэсліў: «Я па-ранейшаму лічу Курманбека Бакіева законным Прэзідэнтам Кыргызстана. Для мяне менавіта ён на сёння з'яўляецца Прэзідэнтам краіны». Ён дадаў: «Не варта даявараць тым подпісам пад заявай аб адстаўцы, якія сёння дэманструюцца ў СМІ». «Нават калі ён аб'явіў аб сваім выхадзе, вы ж разумееце, у якіх умовах гэты адбывалася. Калі ў яго на руках маленькія дзеці, сям'я, калі яго заціснулі ў гарах у блакату і існуе пагроза грамадзянскай вайны. Вось у такой сітуацыі, у поўнай адзіноце і апінуўшы гэты чалавек. Якое ён мог у такіх умовах прыняць расшэньне?» — сказаў Прэзідэнт.

Кіраўнік дзяржавы зноў падкрэсліў: «Для мяне ён Прэзідэнт дружалюбнай нам краіны. І я ўпэўнены: калі б мінула 2-3 гады, Кыргызстан стаў бы на ногі. Справа ў тым, што гэта стратэгічная важная тэрыторыя, якую сёння разрываюць на часткі тая, што абвясчае там свае «жыццёва важныя інтарэсы». Паўстае пытанне: а дзе ж тады інтарэсы кыргызскага народа? Вось у клубок усё гэта ўважана — і гэта аснова таго, што народ збяднеў. Кыргызстан — вельмі бедная краіна. І замест таго, каб ваяваць там побач, у Афганістане, трапіць мільярды долараў і забіваць людзей, амерыканцы маглі б дапамагчы кыргызскаму народу ўзняць гэту краіну».

«Тут маса абуральных пытанняў, якія ляжача на паверхні. Але ўсе робяць выгляд, што гэтага не бачаць. І пачынаюць інфармацыйныя ўкідванні і атакі. Глуптава гэта поўнае. Усе гэтыя інсинуацыі ў СМІ для многіх людзей відавочныя, а для мяне тым больш», — канстатаваў беларускі лідар.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

3 ЧАЦВЯРГА — МОКРЫ СНЕГ?

Пахаляданне ў Беларусі не звязана з воблакам вулканічнага попелу, лічыць начальнік службы гідрометэаролагіі Рэспубліканскага гідрометэацэнтэра Дзмітрый РАБАЎ.

У першай палове тыдня сярэднясутная тэмпература будзе адпавядаць кліматычнай норме, якая складае плюс 4—7 градусаў. У аўторак паўсюдна, а ў сераду месцамі пройдуць дажджы. Тэмпература сёння 10—16 ціпла. У чацвер, пятніцу і суботу па ўсёй тэрыторыі краіны пройдуць дажджы, а ўначы і раіцыяй па поўначы магчымы мокры снег. Уначы ў чацвер падмарозіць месцамі да мінус 3 градусаў, удзень — плюс 5—12. У пятніцу і суботу ўначы — ад мінус 2 да плюс 5, удзень — 6—12 ціпла.


Дзмітрый Рабаў упэўнены, што вывяржэнне вулкана на поўдні Ісландыі ніякім чынам на надвор'е ў Беларусі не паўплывае мінімум на працягу бліжэйшых двух тыдняў. Начальнік аддзела забруджвання атмасфернага паветра цэнтэра радыяцыйнага кантролю і маніторынгу навакольнага асяроддзя Міністэрства Багдана КАЗЯРЖУК паведаміла рэдакцыі, што вывяржэнне вулкана ў Ісландыі пакуль ніяк не паўплывала на стан паветра ў нашай краіне. Спецыялістамі робяцца вымярэнні паветра ў зоне дыхання чалавека на вышыні 3,5 метраў ад зямлі. Канцэнтрацыі усіх мікраэлементаў па стане на 19 красавіка знаходзіліся ў межах нормы.

Разам з тым, інтэрнэт-крыніцы паведамляюць, што асобныя мэтэаролагі чакаюць з'яўленне ў паўночнай Еўропе эфекту «крывавага дажджу» і чырвоных закатаў, якія выклікае попель у атмасферы. Аднак больш за ўсё навукоўцы апасаюцца таго, што вывяржэнне ісландскага вулкана зацягнецца, і гэта прывядзе да змянення клімату Еўропы. Ужо зараз прагназуецца большая колькасць халодных дзён.

Сяргей КУРКАЧ.

СЯРЭДНІЯ ПЕЧЫ

Вёсак, у назве якіх прысутнічаюць словы сярэдні, сярэдняе ў Беларусі не так ужо і мала. З печамі... таксама няма недахопу. Але каб гэтыя два абзначэнні разам утваралі назву населенага пункта — падобнага ні на слых, ні на вочы яшчэ не трапілася. Указальнік «Сярэднія печы» прымусяў зрабіць незапланаваны прыпынак на аўтамагістралі Тураў — Лельчына на добрыя пару гадзін. Першае, пра што падумалася, угледзеўшы шыльду, што недзе побач павіны быць і Вялікія, і Малыя печы. Альбо што ў тугэйшых хатах нейкія адмысловыя печы — сярэдніх памераў. Мільганула думка і пра печнікоў, што, магчыма, гэты каб выдатных майстроў пачных спраў. Але так не бывае, каб у адной вёсцы ды шмат аднолькавых спецыялістаў-канкрунтаў. Каб спраўдзіцца, патрэбен быў суразмоўца і, як мінімум, эжскурсія ў сялянскую хату. І суразмоўца сустрэўся ў асобе Мікалая Мей — рабочага мясцовай базавай школы, колішняга калгаснага камбайнера і вадзіцеля. Ён ахвотна пагадзіўся паказаць Сярэднія Печы і растлумачыць паходжанне назвы гэтай лясной палескай вёскі.



Фота Аляксандра МІШУЧЫ



Фота Аляксандра МІШУЧЫ



Фота Аляксандра МІШУЧЫ

А Я ДУМАЮ ТАК...

ЧАГО ЛЮДЗІ ЧАКАЮЦЬ АД ПАСЛАННЯ ПРЭЗІДЭНТА?

Святлана ЛЁСІК, былы педагог, пенсіянерка: «Хочацца, каб далейшае развіццё і ўдасканаленне атрымала абласная медыцына. Вось, скажам, у нашым кардыяцэнтэры ў Брэсце няма спецыяліста-арытмолага. На кансультацыю трэба ехаць у Мінск. Я разумею, што гэта «драгі» спецыяліст з адпаведным наборам апаратуры, медабсталявання. Але лічу, што трэба мець хоць аднаго такага ўрача на вобласць».

Сяргей МАШЧУК, вадзіцель маршрутнага таксі: «Хачу, каб чарговыя пасланне ўскалынула ініцыятыўны чыноўнік, і яны большую ўвагу звярнулі на стан дарог у Брэсце. Цэнтральныя вуліцы ў нас адрамантаваныя, паддзяжаны, нічога не скажу. А воь на ўскраінах, у старых мікрараёнах — яма на яме. Аб'яцалі хоць крыху дарогі залатаць, як цёпла стане. Але ж вельмі марудна ідзе справа».

Міхал МОГЕЛЬ, жыхар вёскі Аляксеевічы Драгічынскага раёна, былы працаўнік калгаса «30 год БССР»: «Як былі калгаснік прыходжу да выносу, што цяперашнія аграрыя занадта захапілі ідэю ўзбуджэння гаспадарак. Як бы хто ні казаву пра выгады вялікага прадпрыемства, але калі нават на эканамічна ўстойлівае, моцнае прадпрыемства «навецкі» адстаючы калгас, ён хоць крыху пачне перадаваць назва. Добра яшчэ, калі гэта з'ява часова. А калі і тая, да якога далучаюць, мае пэўныя праблемы? Неадрама, не мае прадкі гаварыць, што вартэ сам разоў мецца? Вось у нас нядарна аб'ядналі СВК «Аляксеевічы-Агра» з СВК «Лосна». І першы раз на нашай памыці нам не зааралі на зіму прысядзібныя палоскі. А ў нашай гаспадарцы, так склалася гістарычна, заўбеды максімальна давагаралі людзям вёсці асабістую гаспадарку. Зараз толькі пачынаюць гаварыць, што непраццянальна гнаць камбайны на маленькія ўласныя нікі і малаціць збожжа. Лепей сеяць яго на адным полі і працоўваць, як і надзець бульбы, на агульняй плошчы. А ў нас такое 30 гадоў таму было. І воь цяпер, які не зааралі ўвоьне, усё заўважлі. Калі з аб'яднаннем стала горш, то ці патрэбна тэ аб'яднанне? Хачелася б верыць, што гэта проста часовая цяжкасць ўкладвання».

Уладзімір ЮШКЕВІЧ, жыхар Гродна, пенсіянер: «Адным з дзяржаўных прыярытэтаў павінен быць вельмі ўважаны падыход да кошту лекавых сродкаў. Той, каму даводзіцца часта звяртацца ў аптэку, ведае, што некаторыя прэпараты, асабліва імпартнай вытворчасці, каштуюць вельмі дарага і далёка не кожнаму па кішні. Таму трэба вельмі строга сачыць за цэнаўтварэннем на лекі, а таксама больш актыўна займацца імпартазамішчэннем, асвойваць выпуск найбольш важных і дарагіх лекаў на айчынных прадпрыемствах».

СТАР 2

ГУМАННАЯ ПАЗІЦЫЯ БЕЛАРУСІ

— Я разумею пазіцыю нашага Прэзідэнта Аляксандра Лукашэнка і адносна да прэзідэнта Кыргызстана Курманбека Бакіева: ён зыходзіць не з геапалітычных пазіцый, а з гуманных. Нельга так ставіцца да чалавека, які стаў ахвярай ці інструментам у палітычных разборках. Яму можна паспачываць па-чалавечы. Для мяне гэта зразумела, — гаворыць Віктар КІРЬБЕНКА, доктэар сацыялагічных навук, прафэктар Гомельскага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта імя П.В. Сухого.

— Гавораць: калі Беларусь прапануе Бакіеву палітычнае прыстанішча, то гэта паўплывае на беларуска-кіргізскія адносіны. Я згодны з нашым Прэзідэнтам: а якія наступствы могуць быць для нашай краіны? Якія ў нас ёсць геапалітычныя інтарэсы ці эканамічныя адносіны? Што тычыцца расійскага боку, я разумею, што яны не могуць цяпер выстпаць дастаткова аб'ектыўна хоць бы таму, што зацікаўлены ў той сітуацыі, якая адбываецца (тое, што там іх інтарэс ёсць — зразумела). Таму я лічу, што менавіта Беларусь мае права на выказванне больш ўзважанага, больш аб'ектыўнага пазіцыі ў гэтым пытанні. Беларусь заўсёды аказвала дапамогу цэлым народам, у якіх бы сітуацыі яны ні знаходзіліся. Таму я не бачу нічога, а што ў супярэчнасці інтарсам беларускай дзяржавы ці нашага суверэнітэту ў гэтай сітуацыі. Гэта нармальна — аказаць дапамогу асобнаму чалавеку, тым больш у такі час, калі па ўсёй краіне ідуць пагромы, калі ідуць непрыстойныя разборкі, калі ўвесь Кыргызстан знаходзіцца ў стане грамадзянскага супрацьстаяння.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

ЧАМУ СНД УХІЛІЛАСЯ АД ДАПАМОГІ САЮЗНІКУ?

Уладзімір УЛАХОВІЧ, дырэктар Цэнтэра міжнародных даследаванняў БДУ: «Сітуацыя ў Кіргізіі ўнушае трывогу, складаецца такое ўражанне, што яна выйшла з-пад кантролю, што новая ўлада яе не кантралюе. Ва ўсям разе, такую выснову можна зрабіць з паведамленняў СМІ, рэпартажы расійскіх федэральных і многіх замежных тэлеканалаў. Жак бярэ ад тэлеаўжэстаў аб прымусе, які чыньць у адносінах да прадстаўнікоў неўтвальной нацыі мясцовыя экстрэмісты, нацыяналісты, марадэры. Ужо ідзе захоп уласнасці, прадпрыемстваў, зямлі рускамоўнага насельніцтва, расце колькасць пагромаў. А тут недаўла да зляцывіўшы супраць жыцця мірных грамадзян некіргізскай нацыянальнасці».

СТАР 2

Прамая лінія

НА ПРЫЁМ ДА АЛЕРГОЛАГА

Кожны трэці чалавек на зямлі пакутуе на тую або іншую форму алергіі. Колькасць такіх хворых з кожным дзесяцігоддзем падавыяваецца. З чым гэта звязана? Чаму ў адных людзей узнікае алергія, а ў другіх — не? Якіх правілаў у паўсядзённым жыцці трэба прытрымлівацца тым, хто схільны да алергічных рэакцый? Як змякчыць працяўляючы алергію? Якія рэчывы могуць быць алергенамі? Пра гэта вы зможаце пагаварыць падчас нашай «прамой лініі» з кандыдатам медыцынскіх навук, дацэнтам кафедры алергалогіі Беларускай медыцынскай акадэміі паслядыпломнай адукацыі Людмілай Вячаславаўнай МАСЛАВАЙ. «Прамая лінія» адбудзецца 28 красавіка, у сераду, з 12.00 да 13.30 па нумарам: 8(017) 292 38 92 і 292 38 21. Папярэдняе пытанні можна пакінуць па нумарам: 8(017) 287 18 36 і 287 18 29.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ЗАО «Белингострах» за 2009 год

г. Минск, ул. Мясникова, 40, тел. (017) 203 58 78

АКТИВ		ПАССИВ	
1	2	3	4
Основные средства	4 114 433,9	Источники собственных средств – всего	7 942 281,8
Нематериальные активы	1 061,7	В том числе:	
Финансовые вложения – всего	6 340,0	уставный фонд	3 165 750,0
В том числе:		резервный фонд	105 277,1
инвестиции в дочерние общества	0,0	дополнительный фонд	4 197 785,3
инвестиции в другие организации	6 340,0	фонд накопления	407 626,5
облигации и другие долговые обязательства	0,0	фонд потребления	
прочие финансовые вложения	0,0	целевое финансирование	0,0
Доля перестраховщиков в страховых резервах	865 638,1	нераспределенная прибыль прошлых лет	
Депозиты – всего	358 094,3	нераспределенная прибыль отчетного года	65 842,9
В том числе:		Страховые резервы и фонды – всего	5 163 652,2
дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования	172 362,0	В том числе:	
принятые в перестраховании депозиты	0,0	страховые резервы	5 101 105,4
дебиторская задолженность (кроме операций страхования, страхования и перестрахования)	185 732,3	фонд предупредительных (превентивных) мероприятий	62 546,8
Прочие активы – всего	7 839 979,6	гарантийные фонды	0,0
В том числе:		Кредиторы – всего	786 879,2
незавершенное строительство	8 447,5	В том числе:	
материальные ценности и затраты	360 422,5	кредиторская задолженность по операциям страхования, страхования	386 687,0
денежные средства	7 471 109,6	кредиторская задолженность по операциям перестрахования	210 366,3
собственные акции (доли)		депо премий по рискам, переданных в перестрахование	0,0
прочие активы		кредиторская задолженность (кроме операций страхования, страхования и перестрахования)	189 825,9
Непокрытые убытки прошлых лет	837 638,6	Прочие пассивы	
Непокрытые убытки отчетного года		БАЛАНС	14 023 186,2
БАЛАНС	14 023 186,2		

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Белингострах» за период с 1 января по 31 декабря 2009 года

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» и республиканских правил аудиторской деятельности. Данные проверки относятся на соблюдение норм профессиональной этики, планирование и проведение аудит тактикой образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность относительно наличия либо отсутствия существенных искажений в представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности. Мы считаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и надлежащие аудиторские доказательства, которые могут являться основанием для выражения аудиторского мнения. По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность ЗАО «Белингострах», сформированная в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности, достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ЗАО «Белингострах» на 1 января 2010 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год, при этом совершенные ЗАО «Белингострах» финансовые (хозяйственные) операции во всех существенных отношениях соответствуют законодательству. Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления аудиторской деятельности: № 02200/0495307 выдано Министерством финансов Республики Беларусь (решение № 432 от 19 декабря 2008 года) и действительно до 2 февраля 2014 года. Директор ОДО «ПРОМАУДИТ» А. В. Анисович

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАО «Белингострах» за 2009 год

Наименование показателя	За отчетный период
1	2
I. Страхование жизни	
Страховые взносы (премии)	0,0
Страховые выплаты	0,0
Изменение резерва по страхованию жизни (+ или -)	0,0
Отчисления в гарантийный фонд	0,0
Расходы на ведение дела	0,0
Результат от операций по страхованию жизни (+ или -)	0,0
II. Страхование иное, чем страхование жизни	
Страховые взносы (премии) нетто-перестрахование	11 932 432,9
Изменение резерва незаработанной премии – нетто-перестрахование (+ или -)	-1 504 014,1
Отчисления убытки (страховые выплаты) – нетто-перестрахование	6 752 639,6
Изменение резервов убытков – нетто-перестрахование (+ или -)	-417 802,4
Изменение других технических резервов (+ или -)	0,0
Изменение иных страховых резервов (+ или -)	0,0
Отчисления в фонд предупредительных (превентивных) мероприятий и гарантийные фонды	122 926,9
Расходы на ведение дела	4 728 125,7
Комиссионное вознаграждение и тантёмы по рискам, переданным в перестрахование	411 441,8
Комиссионное вознаграждение и тантёмы по рискам, принятым в перестрахование	186 922,8
Результат от операций по видам страхования иным, чем страхование жизни (+ или -)	-1 368 556,8
III. Прочие доходы и расходы, не отнесенные в разделы I и II	
Операционные доходы	5 447 405,4
Операционные расходы	4 756 332,0
Внебюджетные доходы	1 585 167,4
Внебюджетные расходы	565 528,6
Использованные прибыли	276 312,5
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (+ или -)	65 842,9

Лицензия Национального банка Республики Беларусь № 4 от 13.11.2008 года на осуществление банковской деятельности. УНП 100219673. ОАО «БПС-Банк». Генеральный директор А.К. Хомяков Главный бухгалтер О.И. Курьян



Курсы валют, установленных НБ РБ с 20.04.2010г. (для блн разл.)		Курсы валют, установленных Цэнтрабанк Рэ	
▲ 1 долл. США.....	2 975,00	1 чешская крона.....	159,05
▼ 1 евро.....	4 001,38	1 польский злотый.....	36,65

2 НАДЗЁННАЕ

ЗВЯЗДА 20 красавіка 2010 г.

Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 182 Аб звальненні ў запас ваеннаслужачых тэрміновай ваеннай службы і рэзервістаў, якія выслужылі ўстаноўленыя тэрміны ваеннай службы па прызыве, службы ў рэзерве, і прызыве грамадзян на тэрміновае ваенную службу, службу ў рэзерве ў красавіку—верасні 2010 г.

(Вынятка)

1. Звальняць у запас ваеннаслужачых тэрміновай ваеннай службы і рэзервістаў, якія выслужылі ўстаноўленыя тэрміны ваеннай службы па прызыве, службы ў рэзерве.

2. Прызваць у красавіку—верасні 2010 г. на тэрміновае ваенную службу, службу ў рэзерве грамадзян Рэспублікі Беларусь (далей — грамадзяне) мужчынскага полу, якім да дня прызыве споўнілася 18 гадоў і якія не маюць права на адтэрміноўку ад прызыву, а таксама грамадзян прызывнога ўзросту, якія страцілі права на адтэрміноўку.

3. Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь, абласным, Мінскаму гарадскому выканаўчым камітэтам забяспечыць выкананне мерапрыемстваў, звязаных з прызывам грамадзян на тэрміновае ваенную службу, службу ў рэзерве, у адпаведнасці з заканадаўчымі актамі.

4. Міністэрству абароны да 30 верасня 2010 г. накіраваць прызывных на тэрміновае ваенную службу, службу ў рэзерве грамадзян ва Узброеныя Сілы, італьян войскі і войскіна фарміраванні Рэспублікі Беларусь у межах колькасці згодна з дадаткам*.

5. Устанавіць, што пацярпеўша ад наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС грамадзяне, прызначаны на тэрміновае ваенную службу, накіроўваюцца ў войскія часці і фарміраванні, якія не знаходзяцца на радыяактыўна забруджаных тэрыторыях, і назначваюцца на войскія пасады, не звязаныя з работамі па эксплуатацыі крыніц іанізуючага выпраменьня, звышвысокай частоті і работамі з кампанентамі ракетнага паліва.

6. Дзяржаўнаму аб’яднанню «Беларуская чыгунка» забяспечыць на заўячкі Міністэрства абароны, іншых дзяржаўных органаў, у якіх прадугледжана ваенная служба, перавозку ваеннаслужачых тэрміновай ваеннай службы і рэзервістаў, якія выслужылі ўстаноўленыя тэрміны ваеннай службы па прызыве, службы ў рэзерве, і грамадзян, прызываных на тэрміновае ваенную службу, службу ў рэзерве.

7. Ваенным камісарам на падставе адпаведных рашэнняў раённых (гарадскіх) прызывных камісій накіроўваць у органы пракураторыі матэрыялы на грамадзян, якія ухіліліся ад прызыву на тэрміновае ваенную службу, службу ў рэзерве, для прыцягнення іх да адказнасці ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі.

8. Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь да 20 лістапада 2010 г. прадаставіць Прэзідэнту Рэспублікі Беларусь інфармацыю аб выніках прызыву грамадзян на тэрміновае ваенную службу, службу ў рэзерве.

9. Гэты Указ уступае ў сілу з дня яго афіцыйнага апублікавання.

* Дадатак — для службовага карыстання.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А. ЛУКАШЭНКА.
16 красавіка 2010 г., г. Мінск.

Беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы ў I квартале 2010 года працавалі рэнтабельна

Аб гэтым дакладў Прэзідэнту Беларусі Аляксандру Лукашэнку прэм’ер-міністр Сяргей Сідорскі.

Сяргей Сідорскі прайнфармаваў Прэзідэнта пра тое, што ўрад зыходзіць з тых даручэнняў, якія былі дадзены кіраўніком дзяржавы ў канцы мінулага года, пры выдзянені перагавораў з Расійскай Федэрацыяй па пастаўках нафты аб тым, што даходнасць, перапрацоўка, аб’ёмы нафты павінны быць на ўзроўні 2009 года.

«Гэта вельмі істотна для фарміравання бюджэту 2010 года. Таму ўрад зыходзіць з Вашых даручэнняў па максімальнай нагрузцы беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў», — сказаў прэм’ер-міністр.

«Мы сёння забяспечылі перапрацоўку таго аб’ёму нафты, які планавалі завезці ў I квартал гэтага года. Мы перапрацавалі 3,6 млн тн нафты. Гэта значна ніжэй за ўзровень мінулага года, але ў цімны НГПЗ з улікам высокай тэхналагічнасці і высокай кваліфі перапрацоўкі змаглі забяспечыць дадатную рэнтабельнасць». Разам з тым, да гэтага часу застаецца шэраг нявырашаных пытанняў з Расійскай Федэрацыяй (хоць яны і абмяркоўваліся на Саюзным Саўміне ў сакавіку). Прымяненне вывазеных мытных пашпіннаў на прадукты перапрацоўкі нафты, якія выкарыстоўваюцца ў якасці хімічнай сыравіны, сур’ёзна ускладніла, а па асобных пазіцыях — прывяло да поўнага спынення паставак такіх нафтапрадуктаў на нафтахімічныя прадпрыемствы Рэспублікі Беларусь. На жаль, да гэтага часу пытанне не вырашана. На працягу трох месяцаў гэтага года Беларусь не атрымлівала такіх нафтапрадуктаў з Расіі.

Акрамя таго, Прэзідэнту даючага аб развіцці эканомікі Беларусі ў I квартале. Урад выраіў пахроковаю стратэгію кожны месяц дабавуль у эканоміцы краіны. У цэлым вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь за студзень —сакавік 2010 года сведчаць аб аднаўленні тэмпаў эканамічнага росту, якія былі істотна запаволены ўліпвам сусветнага фінансавлага крызісу.

Тэмп росту ВУП за студзень —сакавік 2010 года склаў 104 працэнта, што на 0,5 працэнтнага пункта вышэй за вынікі за студзень—люты 2010 года. Такі прырост атрыманы за кошт пакарснення тэмпаў вытворчасці прадукцыі ў прамысловасці, абароту гандлёвай дзейнасці, у тым ліку ў стажывецкай кааперацыі, павелічэння тэмпаў будаўніча-матэжнах работ. Тэмп росту вытворчасці прадукцыі прамысловасці склаў 105,9 працэнта супраць 104,2 працэнта ў студзень—лютым гэтага года, валавоў прадукцыі сельскай гаспадаркі — 105,3 працэнта. За I квартал удалося знізіць ольдскія запасы з 75 працэнтаў да 71 працэнта. Пачынаюць актыўна працаваць буйныя прадпрыемствы: МАЗ, МТЗ, БМЗ, прадпрыемствы хімічнага комплексу. Упершыню за апошнія 2 месяцы на МАЗе было прададзена прадукцыі больш, чым выраблена. Акрамя таго, у I квартале 2010 года ўведзена ў эксплуатацыю каля 1,5 млн кв.м жылля. Устаноўленае заданне выканана ўсімi рэгіёнамі, за выключэннем Мінска. Аб’ём знешняга гандлю таварамі і паслугамі за студзень—люты 2010 года склаў 117,4 працэнта. Пры гэтым беларускі экспарт у складаных умовах з’важвання сусветных рынку павялічыўся на 31,2 працэнта. Інфляцыя ў Беларусі ў I квартале гэтага года склалася на ўзроўні 2,5 працэнта, што ніжэй, чым у краінах-суседзях.

У цэнтры увагі Прэзідэнта і ўрада пастаянна знаходзяцца пытанні сацыяльнай сферы, важнейшае месца ў якой адводзіцца паслядоўнаму павелічэнню ўзроўню аплаты працы. У мэтах забяспечэння выхду да канца 2010 года на сярэднямесячную заробатную плату да ўзроўню \$500 распрацаваны і даведзены рэспубліканскімi органам дзяржаўнага кіравання, іншым дзяржаўным арганізацыям, падпарадкаваным Ураду Рэспублікі Беларусь, аб’яўчэнкамам і Мінскаму гарвыканкаму кварталныя пазадкі па расце заробатнай платы. Прэм’ер-міністр лічыць, што ў эканоміцы краіны існуюць добрыя перадумовы для выканання гэтай задачы. Сярэднямесячная заробатная плата работнікаў у цэлым па рэспубліцы за студзень—люты 2010 года склала Вг1007,6 тыс. або \$348 і павялічылася ў параўнанні з адпаведным перыядам 2009 года на 10,3 працэнта.

Абзац

▲ **Векавы рубж** перасягнулі 578 жыхароў Беларусі. Сярод рэгіёнаў лідарства па-ранейшаму трымае Гродзеншчына: тут жыў 147 чалавек ва ўзросце старэй за 100 гадоў.

▲ **У Мінску з пачатку года жыллёвыя службы прыбыралі з двароў 364 кінутыя машыны. Яшчэ 79 старых аўто ў бліжэйшым час адправаляю на ўтылізацыю. У Мінску ў красавіку праходзіць акцыя «Кінуты транспарт».**

▲ **Цэнтральны клуб ДТСаАФ прапанае ўсім ахвотным жыхарыцтваіць агляднятыя палёты на самалёце Ан-2, верталёце Мі-2 над Мінскам. Палёты працягваюцца 10-15 хвілін, у пасажыраў ёсць магчымасць разгледзець цэнтр горада, пабачыць з вышыні птушынага палёту будынак Нацыянальнай бібліятэкі, мікрараёны Уручча, Зялёны Луг, Усход.**

▲ **У Мінску міліцыя затрымала 22-гадовага жыхара горада падчас сустрэчы з перакупчыкам аўталюстэркаў. У зламніска канфіскавана 49 лостэркаў задняга віду ад аўтамабільу маркі Mercedes. Уста-наўліваецца яго дачыненне да серыі крадзяжоў у Мінску. Пры рынак-вым кошце \$200-300 затрыманы прадаваў іх па \$20 за камплект.**

▲ **Начальнік цеха аднаго з прадпрыемстваў Віцебска, што ўвахо-дзіць у склад УП «Віцебскавдаканал», больш з гадоў атрымліваў зарплату за фактыўнага працаўніка. У чэрвені 2006 г. ён аб’явіў на працу сваёму знаёмаму, аднак усё абавязкі выконваў іншы работнік, нават не падпарачы, што працуе за двух. Зарплату атрымліваў кіраўнік. Такім чынам ён «зарабіў» Вг17 млн, перадае БЕЛТА.**

▲ **Грамадзянін Расіі затрыманы ў Мціслаўскім раёне па пада-зрэнні ў наркатрафіку. Супрацоўнікі міліцыі на трасе Мціслаў—Ма-настыршчына пабіліва з. Пустынік спынілі аўтамабіль «Кіа», дзе было выяўлена 27 гераіну і больш за 10 г амфетаміну. Вадзіцель, жыхар Санкт-Пецярбурга, затрыманы.**

Поўны абзац

▲ **Аўстралійскае выдавцтва перадаваў у выважкі тыраж кулінарнай кні-гі, у якой апінуюць рэцэпт пасты «са севекомалатымі чорнымі людзьмі» («freshly ground black people»). Прадстаўнікі выдавцтва патлумачылі, што размова ідзе пра банальную памылку карэктара, тым не менш памылка атрымала вялікі рэзананс. Вядома ж, меўся на ўвазе дробна змолаты чорны перац. Выдаўцы абядаюць памянць кнігу кожнаму, хто звернецца да іх.**

▲ **Кур’ёсны выпадак адбыўся ў Стаўрапольскім краі (Расія). Невялікі самалёт пацярпеў крушэнне, калі лётчык збіўся з курсу і вырашыў папытаць пра дарогу ў трактарыю, што праезджуць уні-зе. Спрабуючы прызямліцца каля трактара, каб укладанні, куды ляцць далей, сельскагаспадарчы самалёт Ан-2 падчас пасадкі зачэпуў трактар і зламаў шасі. У выніку інцидэнту ніхто не пацяр-пеў, аднак тэхніцы нанесены значны ўрон.**

Падваж паведамленні карэспандэнтаў «Звязды» і інфармагенцтваў.

ЧАГО ЛЮДЗІ ЧАКАЮЦЬ АД ПАСЛАННЯ ПРЭЗІДЭНТА?

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Гродзенец Віктар АБУХОЎСКІ, бу-даўнік:

Вясна і лета для будаўнікоў — най-больш спрыяльныя перыяды года, і працы цяпер, мяркую на сабе, хапае. Праўда, на заўсёды яна выконваецца на годным пра-фесійным узроўні. Крыйдана чуць скаргі на дрэнную якасць будаўніцтва жылля, што сведчыць пра нізкі прафесіяналізм кадраў. Адаін зрабуў кепска, а «цень» падае на ўсіх будаўнікоў… Таму, мяркую, трэба карды-нальным чынам палепшыць падрыхтоўку будаўнічых кадраў.

Акрамя таго, спадзяюся на рэальны плён ад Млытнага саюза Расіі, Казахстана і Бела-русі ў дачыненні да рынку працы. Гэта не значыць, што нашы будаўнікі апянуцца ў расійскіх рэгіёнах (цяпер назіраецца і зваротны працэс), аднак у пэўныя сітуацыях будзе больш магчымасцяў для экспарту буд-аўнічых паслуг. Ды і імпартаў таксама, бо канкурэнцыя на рынку, як правіла, стаючына адбіваецца на цане тавараў і паслуг.

Анатоль ЛЮБЧАНКА, старшыня Са-вета Магілёўскай абласной арганізацыі Беларускага грамадскага аб’яднання ве-тэраны:

— Мы, ветэраны, хочам застацца ў такім жа аўтарытэце і даверы ў Прэзідэнта, як і цяпер. Аляксандр Лукашэнка назваў нас апрышчам грамадства, мы ім ганьамся гэтым, у меру сваіх сілаў імаемкіся апраўдаць яго давер.

Мы ўдзячым за тое, што дзень у дзень, гадыну ў гадыну атрымліваем тое, што нам належыць. Маю на ўвазе пенсіі і грашовыя дапамогі, якія дзавалююць нам адчуваць упоўненасць у сённяшнім і заўтрашнім дні. Безумоўна, хацелася б мець болей. Асаб-ліва што датычыцца пенсій ветэранаў пра-цы. Пакуль не атрымліваецца, але, мы верым, павелічэнне пенсій абавязкова здарыцца ў будучым. Мы былі вельмі ўдзяч-ныя, калі б Прэзідэнт акрэсліў у сваім па-сланні да парламента і беларускага наро-да, што будзе адбівацца з пенсіямі ў блі-жэйшай будучыні.

ПРЭЗІДЭНТ БЕЛАРУСІ ДАРУЧЫЎ КАМІТЭТУ ДЗЯРЖКАНТРОЛЮ ПАЎСЮДНА ДЭТАЛЁВА ВЫВУЧЫЦЬ СИТУАЦЫЮ З ПАДТРЫМКАЙ АСАБІСТЫХ ПАДСОБНЫХ ГАСПАДАРАК

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 16 красавіка прыняў з дакладам старшыню Камітэта дзяржаўнага кантролю Зянона Ломаця.

Кіраўнік дзяржавы прайнфармава-ны па пытанні рэалізацыі патра-баванняў кантра № 510 «Аб ўдаска-наленні каардынацыі (нагляднага) дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь», які вызначыў з 1 студзеня гэтага го-да адзіны парадак назначэння і пра-вядзення праверак.

Эфектыўным інструментам аба-роны інтарэсаў людзей ў рэгіёнах сталі «прамыя» ліні КДК. У першым квартале іх было праведзена 260. Прычым кожнае чацвёртае пытан-не, што паступіла ад грамадзян, да-тычыцца камунальна-бытовага аб-слугоўвання насельніцтва і добра-ўпарадкавання тэрыторыі, кожнае трэціе з’вязана з будаўнічай тэмай. Вялікая колькасць зваротаў свед-чаць аб тым, што недапрацоўваюць менавіта мясцовыя органы ўлады.

Праведзеная Камітэтам дзярж-кантролю праверка паказала, што праграма развіцця і падтрымкі аса-бістых падсобных гаспадарак грама-дзян на 2006—2010 гады фактычна правалена. Напрыклад, толькі на 36 працэнтаў выканана заданне пра-грамы па закупках у насельніцтва бульбы, на 16,7 працэнта — па вы-творчасці збожжа. У шэрагу рэгіёнаў і зусім чужо рэалізацыі праграмы не кантрлюецца. Вынікам такой «ра-боты» стала мноства праблем, з які-мі сутыкаюцца высюўцы. Так, для падсобных гаспадарак выдзелена недастаткова сенажаціў і пашы, сельгасарганізацыі не выдзяляюць са-собным жыхарам гатовыя кармы, адсутнічае сістэмнасць у пытанні

уключэння зямель уладальнікаў пад-собных гаспадарак у грамадскі се-лгавозарт. Высюўцы пастаянна ма-юць праблемы са збытам атрыманай прадукцыі, з закупкай пастыжнага і па-саднага матэрыялу. Жыхары сель-скай мясцовасці скардзяцца на ад-сутнасць у вёсках коней, а значыць — магчымасціў для апрацоўкі невя-лікіх участкаў зямлі.

Вынікам бядзённасці службовых асобаў Мінсельгасхарча і аб’яўчэнка-мам, адказных за развіццё асабі-стых падсобных гаспадарак, стала скарачэнне пасуўных плошчаў і па-галюў жыўель. Напрыклад, з 2005 па 2008 год на чэрць зменшыліся пасуўныя плошчы збожжавых куль-тур, на 16,5 працэнта — бульбы, амаль у два разы скарацілася паго-лосе буйной рагатай жывёлы. Спра-буючы скрыць такія сумныя вынікі ў рабоце, у краіне штогод прылісваец-ца каля 30 працэнтаў аб’ёму збож-жа і бульбы, быццам бы вырашан-ны на асабістых падворках. Зянон Ло-маця падкрэсліў, што мясцовыя ў-лады павінны ўсыяля кантраляваць у апрацоўцы зямельных участкаў высюўцаў незалежна ад мес-ца іх работы. Прэзідэнт даручыў Камітэту дзяржкантролю ўзмацніць праверкі, паўсюдна дэталёва выву-чыць сітуацыю з падтрымкай аса-бістых падсобных гаспадарак.

Зянон Ломаця дакладў таксама аб выяўленых негатыўных момантах у рабоце аргапрамысловага ком-плексу, у прыватнасці, праблемама раз-віцця бульбаводства. Вінаватымі ў і-снуючай негатыўнай сітуацыі кіраў-нік КДК назваў урад, Мінсельгасхарч і аб’яўчэнкамы. Мясцовымі органа-мі ўлады не прымаюцца належныя меры для забяспечэння гаспадарак механізатарскімі кадрамі, з-за чаго прастойваюць трактары і іншыя сель-гастэхніка (на дату праверкі ў Гро-дзенскай вобласці не хапала 805 механізатараў).

Кіраўнік дзяржавы прайнфарма-вы таксама аб сітуацыі ў сферы аказання паслуг аўтасэрвісу і ганд-лю загітачкатам. Гэты бізнэс разві-ваецца бурна, і дзяржава павінна атрымліваць ад яго адпаведную ад-пачу, аднак па выніках праверак

Выбары-2010

Сёння распахнаецца датэрміновае галасаван-не, на участках — гатоўнасць нумар адзін.

Для тых, хто па нейкіх прычынах не зможа падтры-маць абранага кандыдата ў дэпутаты мясцовага Са-вета 25 красавіка, ёсць магчымасць зрабіць гэта за-гадзя. Пачынаюцца з сённяшняга дня і аж да 24-га. Выбаршчыкі могуць прыйсці на ўчастак (датэрміновае галасаванне магчыма толькі тут, а не дома ці па месцы знаходжання — у бальніцы, санаторыі, прафі-лакторыі і г.д.) у зручны прамежак часу з 10.00 да 14.00 і з 16.00 да 19.00. Пры гэтым патрабуетца на-яўнасць двух членаў участкавой камісіі, спіс выбар-шчыкаў і бюлетэны, які выдаецца ахвотнаму прага-лаваць пры пад’яўленні пашпарту. Але ж зараз ужо перададзены час — пашпарт можа быць у пасоль-стве для афармлення візы, што ўжо казачь пра вы-падкі страты яго ды іншыя недарочнасці… Таму спе-цыяльная паставой ЦБК вызначаны пералік доку-ментаў, якія могуць стаць альтэрнатывай. Так, «про-пускам» у кабіну для галасавання могуць служыць від на жыхарства (для грамадзян Расійскай Федэрацыі, якія пастаянна пражываюць у Беларусі), даведка ор-

НІЗКІ СТАРТ

		Лот 1	Лот 2	Лот 3	Лот 4	Лот 5
1	Адрес	Ждановичский с/с, д. Тарасово, ул. Ясная	Ждановичский с/с, д. Тарасово, ул. Славянская	Ждановичский с/с, д. Тарасово, ул. Радужная	Боровлянский с/с, д. Дроздово, У-72	Боровлянский с/с, д. Дроздово, У-73
2	Кадастровый номер	623681709601001883	623681709601001887	623681709601001886	623680602601000842	623680602601000843
3	Площадь земельного участка	0,1560 га	0,1694 га	0,1577 га	0,1506 га	0,1490 га
4	Целевое назначение	Для строительства и обслуживания жилого дома	Для строительства и обслуживания жилого дома	Для строительства и обслуживания жилого дома	Для строительства и обслуживания жилого дома	Для строительства и обслуживания жилого дома
5	Расходы по подготовке документации (рублей)	1 657 000	1 628 278	1 285 949	1 320 260	1 320 260
6	Начальная цена земельного участка (рублей)	43 000 000	45 000 000	43 000 000	92 000 000	91 000 000
7	Задаток (рублей)	4 200 000	4 200 000	4 200 000	9 000 000	9 000 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8. Дата проведения: 21.05.2010 г. в 9.00. Заявления на участие и необходимые документы принимаются с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8, к. 416. Окончание приема заявлений и документов 17.05.2010 г. Контактные телефоны: (8 025) 92 761 92, 204 11 62, 204 35 25.

Задаток на участие в аукционе на Лоты 1—3 перечисляется на расчетный счет Ждановичского сельисполкома № 3600621030059 ГУ МФ РБ по Минской области (УНК 103), ф-л № 614 АС «Беларусбанк», код 520, УНП 600537220, назначение платежа — 04901.

На Лоты 4—5 — на расчетный счет Боровлянского сельисполкома № 3600621010037 ГУ МФ РБ по Минской области, филиал АСБ «Беларусбанк», ул. Карбышева, 13/2, г. Минск, УНП 600052345, код пла-тежа 04901.

К участию в аукционе допускаются физические лица, подавшие в комиссию в указанные сроки соответствующее заявление с приложе-

— Болеем за усё я чакаю ў пасланні ўва-гі да сацыяльных пытанняў — паліпшыня ўмоў жыцця людзей. Павелічэнне заробку і дапамога маламадым і нямоглым — гэтыя праблемы найбольш блізкія лю-дзям і ім у нашай дзяржаве надаецца шмат увагі.

Як доктар, я чакаю ад Прэзідэнта ўвагі да сфер медыцыны. Спадзяюся, што ця-перашнія тэндэнцыі ў развіцці захаваю-ца ў Беларусі.

Што датычыцца больш глабальных пы-танняў — такіх, як дачыненні з іншымі кра-інамі — то тут я падтрымліваю палітыку на супрацоўніцтва з усімі краінамі, якую пра-водзіць урад і кіраўнік дзяржавы.

— Я асабіста падтрымліваю тое, што робіцца кіраўніцтвам краіны, мы выбралі правільны палітычны курс, — адказвае на пытанне «Звязды» **Аляксей ТРУЧАНАУ, чыгуначнік з Віцебска.** — Хацелася б, каб узровень і якасць жыцця павышаліся. Што датычыцца нашай сямяі, чаго хацелася б нам асабіста? Мая жонка — маці пяці дзя-цей. Але «Ордаў Маш» яна чамусьці не атрымала. Сям’я ў нас дружная, не гультай. Хацелася б, каб адказныя асобы, ад якіх гэта залежыць, праявілі б інтарэс і паспы-ля ў афармленні неабходных папер для атрымання ордэна.

— Хоцання, каб Беларусь была краінай для людзей, а для гэтага ў ліку іншага па-вінна быць у простых людзей дастойная аплата працы, — сваімі думкамі дзеліцца **Дзмітрый СТВАЛОУ, настаўнік гімназіі.**

— Больш за усё праблема, на мой погляд, узнікае менавіта з-за невялікага ў мно-гіх узроўню аплаты працы. Дастойны заробак — гэта і вырашэнне дэмаграфічнай сітуа-цыі, бо, у прыватнасці, крэдыты на будаў-ніцтва жылля ахвотным мець больш дзя-цей можна будзе лягчэй рабіць і выпл-наць. Пры дастойных заробках можна бу-дзе лепш арганізаваць сямейны вольны час, напрыклад, адправіцца ўсім разам у цікавае падарожжа. Хоцання, каб ствар-іліся новыя працоўныя месцы, каб можна было працаўладкавацца на работу. Каб у

Прэзідэнт Беларусі павіншаваў Папу Рымскага Бенедыкта XVI з пятай гадавінай урачыстага пачатку пантыфікату

«Ваша нястомная карпатлівая праца накіравана на ўсталяванне хрысціянскіх каштоўнасцяў ў грамадстве, пераадоленне беднасці, абарону чалавечага жыцця і сацы-яльнай справядлівасці, умацаванне міру ва ўсім свеце. Гэта дзейнасць поўнацю падтрымліваецца Рэ-спублікай Беларусь», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Кіраўнік дзяржавы адзначыў вы-сокі узровень адносінаў паміж Бе-ларуссю і Ватыканам, падтрымку Апостальскай сталіцай імкнення нашай краіны да пашырэння ўзае-мадзейння з Еўрапейскім саюзам.

Прэс-службы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Стаўка рэфінансавання — 12,5 працэнта

З узрачнання года Нацыя-нальны банк Беларусі знізіў стаўку рэфінансавання на 0,5 працэнта — з 13 да 12,5 працэн-та гатавы.

Тэдава змяненне накіравана перш за усё на далейшае павышэнне да-ступнасці крэдытаў банкаў для прадпрыемстваў і насельніцтва. У Нацбанку таксама патлумачылі, што рашэнне аб зніжэнні прынятае з улі-кам нізкіх тэмпаў інфляцыі, устойлі-васці сітуацыі на валютным рынку і высокіх тэмпаў прыросту дэпзітаў грамадзян у нацыянальнай валюце.

Разам з тым захаваў



СЯРЭДНІЯ ПЕЧЫ

(Заканчэне. Пачатак на 1-й стар.)
Рэч аказалася зусім не ў памерах сялянскіх печак і не ў майстрах. Печамі ў гэтых краях называлі даўнейшыя вытворчасці па вырабе смалы. Магчыма, гэта былі традыцыйныя смалакурні. Акрамя смалы на іх выраблялі дзёгчы і драўняныя вугалы для кавальства.
— Вёска наша ўтварылася толькі пасля вайны, а раней вакол гэтага месца былі селішчы-хутары і земляныя печы, — кажа Мікалай і прапанаваў наведваць урочышча Мароўе, дзе захаваліся абырысы вялікага катлавана ад колішняй печы, дагэтуль называемай Мароўскай. — Былі яшчэ ліновыя печы, ставочкія ва ўрочышчы Ставок. Не меней як восем — дзесяць печуў было навокал.
Сярод маладога хваёва-бярозавага лесу мы лёгка знайшлі апшыўшы і з часам утравелы катлаван. Не пачуўшы расповеду Мікалая, я б, напэўна, падумаў, што гэта рэшткі партызанскай

зямлянкі апошняй вайны. Бо да катлавана з аднаго боку быў пракапаны ўваход, як некалі было ў партызанскіх лагерах. Мікалай тлумачыць, як працавала такая печ.
— Спачатку нарыхтоўваліся невялікія каłodы, іх складвалі ў яме і падпальвалі. Потым вогнішча засыпалі зямлёю і пакідалі дрэва тлець некалькі дзён. У выніку цякла смала і выпрацоўваўся вугаль.
Жыхароў, якія працавалі на гоцы смалы, у Сярэдніх Печах засталася нямат, і адзін з іх — бацька Мікалая 84-гадовы Міхаіл Іванавіч Мея. Сам ён і яго спадарожніца Антаніна Іванаўна выраблялі з баросты дзёгчы, займаліся зборам жывіцы. Сёння яны самыя старыя жыхары. Цікава, што большасць вясковых печуў, якія грэюць і кормяць сённяшніх насельніцтваў, ззеленыя рукамі Міхаіла Іванавіча. Ён клаў іх і пасля вайны, і ў пазнейшы час. А сваю, прыгадвае, зрабіў гадоў сорок таму і ніколі яе не перапрацаваў.

— Печ як печ, што ёй зробішца, — кажа дзед Міхаіл, а жонка Антаніна дадае: «Наша, Палеская».
Пячуню справу бацькі цяпер працягвае сын Мікалай. Нават у новых прэзідэнцкіх доміках ёсць зробленыя ім традыцыйныя для гэтых мясцін печы. Не малая, не вялікія, і нават, як сьвярджае назва вёскі, не сярэднія. Але эканамічныя і вельмі надзейныя. Як бацькавыя. Між тым, Мікалай Мея яшчэ і выдатны механік. З непатрэбных у калгасе дэталей аграгэхнікі сабраў сабе невялікі трактар — сапраўднага памочніка ў працы на зямлі і ў лесе.
А бацькі яго выклікаюць захапленне яшчэ і тым, што, размяняўшы дзвяці гэтае, трымаюць на падворку шмат свойскай жывёлы, у тым ліку і каня. Маці, нібы маладая і спрытная гаспадыня, шптаніцы ўвіхаецца ля гарачай печы.
Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара.

Лельчыцкі раён.

«ЧОРНЫЯ» МАРШРУТКІ І НЯДОБРАСУМЛЕННЫЯ БУДАЎНІКІ

Гэтыя і шмат іншых пытанняў закранулі ўчора жыхары Мінска і Мінскай вобласці падчас прамой лініі са старшынёй Дзяржаўнага кантрольнага камітэта Зянонам ЛОМАЦЕМ.

Больш за 38 тысяч спробаў дазвазіцца на працягу трох гаўдзін, размова з 53 абанентамі, 93 пытанні, узятая на асаблівы кантроль Камітэтам — такі вынік учарашняй прамой лініі. Пытанні былі самыя розныя, і большасць з іх здзіўляла: няхужо іх нельга вырашыць самым звычайным спосабам, звярнуўшыся да мясцовых уладаў, непасрэдна да кіраўніцтва працоўнага калектыву, той ці іншай арганізацыі? Звярталіся, і неаднойчы, казалі тым, хто дазвазіўся, і вышэй зьярталіся, але надзея, што пытанне вырашыцца, амаль няма. Адліскі, валатка, аб'якаваецца, карумпаванасць, бескантрольнасць і самаўпраўства — вось якія вынікі нашпашаўнасці, калі чуеш, пра што паведамляюць людзі старшыні Дзяржкантролю.
— Мой муж працуе на прадпрыемстве, дзе галоўны інжынер каркатуе заробкі, прыкрывае сваёго сына, а астатні работнікі абражае...
— Наш дом здалі недаробленаму, мае сарбцы ўжо пакрытыя цвілілю, і мне абяцалі толькі касметычны рамонт...
Гэта 6-я прамая лінія старшыні Камітэта дзяржкантролю. Падобныя прайшлі ў кожнай вобласці і ў горадзе Мінску. У выніку тэлефонныя перамовы склалі каля 20 гаўдзін з 242 абанентамі. Каля 100 тысяч спробаў дазвазіцца зарэгістравалі тэлефонныя аператары. Усё гэта сведчыць, што ў насельніцтва ёсць пытанні і праблемы, вырашэннем якіх яно не задаволена.
— Пытанні падобныя ва ўсіх рэгіёнах, — пракаментарваў Зянон Ломач. — Вылучалася прамая лінія ў Віцебскай вобласці: шмат было канкрэтных прашаньняў. На жаль, у іншых абласцях такога не было, сёння з Мінска прагучала толькі адна прашаньне — добраўпарадкаваць парк Ціваі, які раней быў добраўпарадкаваны, але сёння аказваўся зняйдзены. Асноўная колькасць пытанняў, якія сёння прагучалі, — жыццёвыя, сацыяльна-бытавыя, а таксама пытанні, якія датычацца работы нашых камунальных службаў, землеўпарадкавання, працы водарыводу, асветлення. Асабліва востра гучалі пытанні якасці будаўніцтва жылля. Практычна ва ўсіх рэгіёнах шмат скаргаў, якія звязаныя з дольным будаўніцтвам, ЖБК. Сёння мы, выконваючы даручэнне кіраўніцтва дзяржавы, вельмі канкрэтна займаемся кантролем за будаўнічымі работамі...
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

(Працяг тэмы ў наступным нумары.)

АКТИВ		ПАСИВ	
1	2	3	4
Основенные средства	2771,5	Источники собственных средств – всего	5507,1
Нематериальные активы	22,9	В том числе:	
Финансовые вложения – всего	–	уставный фонд	2260,0
В том числе:		резервный фонд	55,2
инвестиции в дочерние общества	–	дополнительный фонд	2501,4
инвестиции в другие организации	–	фонд накопления	60,0
облигации и другие долговые обязательства	–	фонд потребления	21,3
прочие финансовые вложения	–	целевое финансирование	–
Доля перестраховщиков в страховых резервах	740,6	нераспределенная прибыль прошлых лет	–
Дебиторы – всего	142,0	нераспределенная прибыль отчетного года	609,2
В том числе:		Страховые резервы и фонды – всего	3498,7
дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	64,5	В том числе:	
депо премий по рискам, принятым в перестраховании	–	страховые резервы	3381,3
дебиторская задолженность (кроме операций страхования, сострахования и перестрахования)	77,5	фонд предупредительных (превентивных) мероприятий	117,4
Прочие активы – всего	7088,9	гарантийные фонды	–
В том числе:		Кредиторы – всего	275,2
незавершенное строительство	24,3	В том числе:	
материальные ценности и затраты	49,5	кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	–
денежные средства	7015,1	дело премий по рискам, переданным в перестрахование	–
собственные акции (доли)	–	земельные средства	–
прочие активы	–	кредиторская задолженность (кроме операций страхования, сострахования и перестрахования)	164,7
Непокрытые убытки прошлых лет	–	Прочие пассивы	1484,9
Непокрытые убытки отчетного года	–	БАЛАНС	10765,9
БАЛАНС	10765,9	БАЛАНС	10765,9

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАО «СК «ЭРГО» за 2009 год

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период
1	2	3
I. Страхование жизни	010	–
Страховые взносы (премии)	020	–
Страховые выплаты	030	–
Изменение резерва по страхованию жизни (+ или -)	040	–
Отчисления в гарантийный фонд	041	–
Расходы на ведение дела	050	–
Результат от операций по страхованию жизни (+ или -)	064	4556,5
II. Страхование иное, чем страхование жизни	067	-269,3
Страховые взносы (премии) – нетто-перестрахование (+ или -)	082	2303,2
Изменение резерва незаработанной премии – нетто-перестрахование (+ или -)	082	-423,7
Изменение других технических резервов (+ или -)	100	–
Изменение иных страховых резервов (+ или -)	105	–
Отчисления в фонд предупредительных (превентивных) мероприятий и гарантийные фонды	110	139,3
Расходы на ведение дела	120	1408,7
Комиссионное вознаграждение и тантены по рискам, переданным в перестрахование	121	221,1
Комиссионное вознаграждение и тантены по рискам, принятым в перестрахование	122	466,2
Результат от операций по видам страхования иным, чем страхование жизни (+ или -)	130	-232,8
III. Прочие доходы и расходы, не отнесенные в разделы I и II	140	725,5
Операционные расходы	145	27,0
Внебюджетные доходы	150	727,1
Внебюджетные расходы	155	87,1
Использовано прибыли	156	496,5
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (+ или -)	170	609,2

Аудитор ИП Волчкова А.К. свидетельство № 0067877 от 04.03.2002 г.
По данной отчетности выражено безусловно положительное аудиторское мнение.
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность ЗАО «СК «ЭРГО» отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение на 1 января 2010 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2009 г.

МОВА «КАТЫНІ» Цяпер — і беларуская

Фільм польскага метра кіно Андэжа Вайдзі «Катыні» быў паказаны ў нядзелю на Першым канале беларускага тэлебачання. Адметна тое, што да нашага глядача ён прыйшоў менавіта на беларускай мове — «Белтэлерадіакампанія» ажыццявіла пераклад, запраسیўшы да супрацоўніцтва беларускіх артыстаў. Іх галасамі загаварылі героі. Гэта не першы паказ фільма ў Беларусі — дагэтуль яго можна было пабачыць у рамках культурных праграм, якія ажыццяўляў Інстытут польскі. Аднак дзяржаўны тэлеканал яго пастанавіў у праграму ў нядзелю днём нечакана — замест камедыі. Прычыны такога рашэння таксама зразумелыя: жалоба ў судовай краіне.
Назва «Катыні» цяпер, безумоўна, будзе ўспрыманца і праз прызму сучаснай катастрофы. Аднак яе б не было, калі б не першая. Таму натуральна ўшанаваннем ахвяраў 2010-га стаў паказ менавіта гэтага фільма, які зьярталіцца да драматычных падзей 70-гадовай даўніны. І самае галоўнае, пра што хочацца разважаць пасля прагляду фільма Вайдзі — пра каштоўнасць чалавечага жыцця ў розныя часы. Нездарма пасля прагляду «Катыні» перад вачыма ўсё яшчэ стаіць кадры, як бульдозер засыпае зямлей цэла чалавека, які ў руках сціскае нацёпыны крывячкі... Гэта тое, што зразумела само па сабе — мова кіно ўніверсальная. Аднак зразумелі і тое, што мова кіно можа быць беларускай і натуральна ўспрыманца з экрану. Як і малітва, якая гучыць напрыканцы фільма па-беларуску. Магчыма, працяг будзе?..
Ларыса ЦІМОШЫК.

ШТАНЫ-КЛЁШ ВЯРТАЮЦА

І абяцалі стаць хітом восені 2010
Доўгі час ў модзе панавалі вузкія штаны і джынсы. Праўда, як альтэрнатыва ў калекцыях сезону часам узніклі штаны клёш. Напрыклад, культура хіп 70-х моцна ўплывала на ўсё мінулы сезон. У летніх калекцыях прысутнічалі штаны з вялікім клёшам ад калена ці ад сцягна.
У адзенні для адпачынку адным з вяртаньняў прапанаваць штаны свабоднай і мешкаватыя па ўсёй даўжыні, выкананыя з ільну, бавоўны, шуюку ці вясковы.
Здаецца, тэма хіп 70-х не перастае цікавіць мадэльераў самых розных краін. У паказаных штанах калекцыі вясені-зіма 2010-2011 многія сусветнавыдмыя дызайнеры прапанаваць штаны-клёш. У некаторых гэта элегантная класіка, у кагося — яркі выклік. Стала зразумела, што шырокія штаны вяртаюцца і стануць сур'ёзнай альтэрнатывай звычайным. Знакаміты амерыканскі мадэльер Дэрэк Лэм зрабіў такія штаны ледзь не асновай сваёй новай калекцыі. І растлумачыў гэта наступным чынам: «У расквашаных штанах жаночыя ногі выглядаюць бясконда доўгімі і стройнымі». Хтосьці лічыць, што вузкія штаны, якія панавалі некалькі сезонаў, пасуюць толькі жанчынам з доўгімі і бедзакорнымі нагамі. Для астатніх — клёш, які хавае лішнюю на сцягнах і візуальна павялічвае даўжыню ног. А хтосьці, наадварот, схіляецца да думкі, што вузкія штаны робяць фігуру большай стройнай, а машкаватыя дадаюць вагі. У кожнага сваё меркаванне, а прыгавор — у разшаставанасці. У любым выпадку, парэчка шырокіх штаноў у гардэробе не паškodзіць.
Алена КРАВЕЦ.



Кіроўца наехаў на маладоў пару

Няшчасце адбылося ўвечары паблізу вёскі Штацілы ў Дзяржаўным раёне. 20-гадовы хлопец разам з 15-гадовай дзяўчынай ішлі па правай абочыне, калі іх збіў з ног кіроўца на «Міцубісі-кольт».
Збіў і адразу ж з'ехаў з месца здарэння. Ад атрыманых траўмаў малады чалавек загінуў на месцы здарэння, яго спадарожніцу даставілі ў бальніцу. Як паведамілі ў Дзяржаўнаінтэнсіўны МВС Беларусі, машыну ўжываючы знайшлі ў кювеце на шостым кіламетры аўтадарожы Стоўбычы — Івянец — Пяршаў. У ходзе ўведзенага плана «Перахоп» у хуткім часе затрымалі і самога кіроўцу.
Надзея ДРЫЛА.

Зваротная сувязь

Ліст у рэдакцыю даслала жыхарка Круглага Ніна Дзям'янава Бехцерава:
«Летас, калі ўсё краіна рыхтавалася да 65-годдзя вывазлення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, у нашым раённым цэнтры Круглае разбурылі помнік воінам, якія вызвалілі раён».
Гэты помнік быў устаноўлены ў 1959 годзе і прастаяў паўвека, стаўшы сапраўды святым месцам (задоўга да ўзвядзення побач царквы). Людзі неслі сюды кветкі паміці і ўдзячнасці не толькі па святах. Прыязджалі на брацкую магілу і родныя, каму пацхасіла адшукваць пахавааных тут сваякоў.
Не аднойчы помнік паднаўлялі. А вось да біюлею вырашылі знесці. І не перашкодзіла рашэнню тая акалічнасць, што помнік быў занесены ў спіс культурна-гістарычных каштоўнасцяў і знаходзіўся пад аховай дзяржавы.
Адбылася «акцыя па зносе помніка». Падкачалі бульдозер, скінулі з пастамента скульптурную групу, выкарачвалі пастамент. Пагрудзілі ўсё на самавал... і вывезлі «на сметнік гісторыі». Дзе цяпер яго рэшткі?
Хутка знеслі, таксама апэратыўна зрабілі новы. Праўда, месца будаўніцтва крыве перанеслі — соннулі ўбок. Прыхадзіла мясцовай царквы расказваць, што бацошка прасіў мясцовыя ўлады не пераносіць помнік. Але гэтая просьба не была ўлічана. І цяпер невядома дакладна, ці не ходзім мы па галовах пахавааных на плошчы людзей, крочачы па новых траўнах сцехах...
Вось мы зноў рыхтуемся да біюлею — 65-годдзе Вялікай Перамогі. Не абшлі гэта дату і ў справядзачы Круглянскага райвыканкама за мінулы год. У раздзеле «Ідэалагічная работа» (газета «Сельскае жыццё», 17 сакавіка 2010 года) чытаем: «В горадском посёлке Круглое на братской могиле, расположенной в центральной сквере, после реконструкции установлен мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны...»
Гаворка ідзе пра зусім новае збудаванне, у характарыстыку якога штучна «уплалі» слова «рэканструкцыя». Ход рэканструкцыі патрабаваў знесены помнік. Людзі ўспрынялі такую падтасоўку слоў як імякненне неак праўдзіць ці падсаладзіць пілюлю.
Але пакуль яшчэ жывыя сведкі і ўдзельнікі тых гераічных ваенных падзей, будучы жыві ў успаміны жыхароў раёна пра помнік воінам-вызваліцелям. Толькі вельмі прыкра, што мы, беларусы, самі сябе запісваем у шэрагі тых, хто перапісвае гісторыю, хто зносіць помнікі героям...»
Ліст чытаць па просьбе рэдакцыі пракаментарвала намеснік старшыні Круглянскага райвыканкама Тамара АКСЕНАВА:

Будуць Скралі асфальтаўкладчык!

У Віцебску па дапамозе ў міліцыю звярнуўся машыніст дарожна-будаўнічага ўпраўлення, які паведаміў, што невядомыя спрабавалі пракаціцца на асфальтаўкладчыку, які належыць ўпраўленню. Спецыяльна-заваная машына стаіла ля дома па вуліцы.
Здарылася гэта каля пяці гаўдзін дня. Зладзеі разбілі лабавое шкло машыны і трапілі ў кабінку. Міліцыянеры па «гарачых слядах» затрымалі 25-гадовага раней судзімага за хуліганства і 22-гадовага беспрацоўнага, таксама раней судзімага. Заведзена крымінальная справа.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Дастойная памяць

— Гісторыка-культурная каштоўнасць, унесены ў Дзяржаўны спіс, з'яўляецца брацкая магіла ў цэнтральным скверы на вуліцы Савецкай у Круглым. Заўважу: не сам помнік, а брацкая магіла. У ёй пахавааны 56 чалавек, якія загінулі ў гады Вялікай Айчыннай вайны.
У 1959 годзе брацкую магілу прывялі ў парадак і ўсталявалі помнік. Скульптурная кампазіцыя — салдат са сцягам і жанчына з дзіцем на руках — была выканана з жалезабетону.
Мінула шмат часу, і гэты помнік прыйшоў у непрыгоднае. Штогод мы былі вымушаны яго латаць, бо тынкавая проста асыпалася кавалкамі і сам помнік меў ужо не самы прыстойны выгляд. Спрабавалі нават лафармаваць помнік толькі ў чорны колер, каб не кідаліся ў вочы паškodжаны часу, але і гэты захад сітуацыю не ўратаваў.
Стары помнік фізічна састарэў. Непрыемна было, калі людзі прыязджалі ў Круглае на ўрачыстасці і заўважалі гэтыя агрэхі. Таму ўвесну мінулага года мы стварылі камісію з 9 чалавек, якая зрабіла агляд помніка і пацвердзіла, што ён знаходзіцца ў аварыйным стане.
Прасадка падмурка на насыпных грунтах, паводле акта камісіі, стала прычынай дэфармацыі помніка. Сваю справу зрабілі і ападкі. Раскопаны прагравалі, і месцамі бетон быў парушаны ўжо да жалезнай арматуры. Гранітныя пліты, якія абліца-

КОНТАКТ-ЦЕНТР БАНКА 136


Время работы Контакт-Центра Банка:
8.00 - 20.00 - рабочие дни;
8.00 - 18.00 - выходные и праздничные дни.
Звонок со стационарного телефона - бесплатно на территории РБ
Звонок с мобильного телефона (life, Velcom, МТС) - по тарифам операторов мобильной связи.
www.belap.by
Лицензия на осуществление банковской деятельности от 22.07.2009 № 2, выдана Национальным банком Республики Беларусь.

Сумны «вясенні» футбол

Чацвёрты тур футбольнага чэмпіянату краіны ўзмацніў шчыльнасць вынікаў у турнірнай тэблiцы і прадэманстравалі той факт, што пакуль у вышэйшай лізе амаль кожны здольны адабраць ачкі нават у лідараў.
На «Stadium» (былы стадыён «Трактар»), па прычыне непадрыхтаванасці ўласнай арэны «Дынама-Юно», сталічнае «Дынама» прымала навапалокі «Нафтан». Гульня, якую па прычыне вольнага ўваходу на стадыён назіралі больш за 4 тысячы бальшыхчыкаў, была сумнай і тухлявай. Галыявы моманты былі нешматлікімі, і лік застаўся нійшнім — 0:0 Нувальва нійшэй развішліся барысавыя БАТЭ з прадзенскім «Нёманам» і «Шахцёр» з «Віцебскам» — 1:1. Эдуард Малафееў на прэс-канферэнцыі прызнаўся, што чакаў ад беларускага футбола большага і яўна пераацэню за яго магчымасці. Барысавыя «Белшына», атрымаў другую перамогу запар. На гэты раз у Жудзіна клуб сустракаўся з мясцовым «Тарпеда» і перамог 2:1. «Мінск» пацярпеў першае паражэнне — у Брэсце «Дынама» мінімальна перамагло 2:1. Сталічны «Партызан» застаецца адзінай камандай, якая дагэтуль не набрала ніводнага ачка. На гэты раз маладоў каманду разгармы магліўска «Днепр» 3:0. **Становішча камандаў:** «Віцебск» — 8 ачкоў (роўняцца мянчэ 7-3). БАТЭ — 8 (3-0), «Нафтан» — 7 (8-4), «Дынама» Бр — 7 (6-5), «Мінск» — 7 (5-3), «Дынама» Мн — 7 (3-2), «Белшына» — 6 (3-5), «Шахцёр» — 6 (4-3), «Днепр» — 4 (4-7), «Нёман» — 3 (0-1), «Тарпеда» — 1 (4-7), «Партызан» — 0 (0-7).

Дастойная памяць

валі пастамент, адспаліліся. Такім чынам, рамонт помнік не падлягаў, і ўсе спробы захаваць яго былі б загладзі марным.
Уся працэдурна аб спісанні помніка з балансу раённага аддзела культуры выканана. З гэтым пагадзілася абласное ўпраўленне культуры. Міністэрства культуры дало дазвол на ўстаноўку новага мемарыяльнага комплексу.
Новы помнік выканала прадпрыемства «Дары», якое працуе з гранітам. Атрымалася выдатная кампазіцыя з шэрага, чырвонага і чорнага граніту, якая робіць вялікае ўражанне. Новы помнік падобны на арку, дзе вечныя каменны агонь і кніга з імянамі і прозвішчамі тых, хто загінуў на вайне. Тут захаваны ўсе ранейшыя надпісы: «Современники и потомки! Склоните головы. Здесь спят вечным сном те, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины».
Летас 3 ліпеня ўжо каля новага помніка мы ладзілі ўрачыстае мерапрыемства, на якое прыйшлі нашы ветэраны вайны. Яны, насуперак меркаванню ў лісце, выказалі сваю задаволенасць ператварэннем. Ім спадабаўся помнік: ветэраны казалі, што цяпер сапраўды ўвекавечана памяць пра абаронцаў Айчыны, таму што граніт прастаіць як мінімум сто гадоў.
Таксама добрыя словы мы пачулі ад людзей, якія на апошнюю Радаўніцу прыязджалі да брацкай магілы пакалісці квет-



УТВЕРЖДЕНО:
Решением Наблюдательного Совета
ОАО «Белорусский
Индустриальный Банк»
Протокол № 13 от 25.03.2010 г.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ ОБЛИГАЦИЙ
ШЕСТОГО И СЕДЬМОГО ВЫПУСКОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БЕЛОРУССКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК»

1. Наименование.
На белорусском языке:
полное — адкрытае акцыянернае таварыства «Белорусский Индустриальный Банк»;
сокращенное — ААТ «Белорусский Индустриальный Банк».

2. Место нахождения, телефон, факс, электронный адрес (e-mail).

Юридический и почтовый адрес: 220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мельникайте, 8, тел./факс (8-017) 209-41-85, адрес в интернете: www.bib.by, e-mail: bib@bib.by.

3. Номера расчетных счетов, на которые будут зачисляться средства, поступающие при открытой продаже облигаций.

6 выпуск:
№ 3811800009020 в ОАО «Белорусский Индустриальный Банк», код 725 (для юридических лиц — не банков).

№ 1811800009022 в ОАО «Белорусский Индустриальный Банк», код 725 (для юридических лиц — не банков).

№ 1811800000034 в ОАО «Белорусский Индустриальный Банк», код 725 (для юридических лиц — не банков).

4. Наименование периодического печатного издания, в котором публикуется бухгалтерская отчетность.

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента публикуется в газете «Звезда» не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным, также с данной информацией можно ознакомиться на сайте ОАО «Белорусский Индустриальный Банк» по адресу: www.bib.by.

5. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента, его местонахождение, дата, номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, срок действия лицензии.

ЗАО «Агрокапитал», расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 5-23, лицензия Министерства финансов Республики Беларусь № 02200/0385573 от 27.07.2007 г., срок действия лицензии до 29.07.2012 г.

6. Размер уставного фонда, количество акций по категориям и типам привилегированных акций, номинальная стоимость акции.

Сумма зарегистрированного уставного фонда составляет 22 460 096 401 (Двадцать два миллиарда четыреста шестьдесят миллионов девятно шесть тысяч четыреста один) белорусский рубль.

Уставный фонд состоит из 3 159 389 (Три миллиона сто пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят девять) акций, из них простоя (обыкновенных) акций 3 154 665 (Три миллиона сто пятьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят пять) штук и привилегированных акций 4724 (Четыре тысячи семьсот двадцать четыре) штуки. Номинальная стоимость акций — 7109 (Семь тысяч сто девять) рублей.

7. Дата, номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего.

Открытое акционерное общество «Белорусский Индустриальный Банк» зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 30 октября 1991 года под номером 23.

Банк является правопреемником общества с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк «Профбанк» (Протокол №1 собрания учредителей от 30 мая 1995 года).

8. Место, время и способ ознакомления с проспектом эмиссии.

Ознакомиться с подробной информацией о выпуске облигаций можно начиная с даты публикации в средствах массовой информации текста краткой информации об открытой продаже облигаций по адресу:

в головном офисе ОАО «Белорусский Индустриальный Банк» по адресу: г. Минск, ул. Мельникайте, 8 с 9.00 до 16.00;

на интернет-сайте эмитента: www.bib.by.

9. Дата принятия решения о выпуске облигаций, номер протокола и наименование органа, принявшего это решение.

Решение о выпуске облигаций принято Наблюдательным Советом ОАО «Белорусский Индустриальный Банк» 25 марта 2010 года, Протокол № 13.

10. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество облигаций.

6 выпуск:
К открытой продаже предлагаются 1 000 (Одна тысяча) именных дисконтных облигаций в бездокументарной форме (в виде записей на счетах). Серия «Б1-6», номера «0001 — 1000».

Объем эмиссии составляет 1 000 000 (Один миллион) ЕВРО.

7 выпуск:
К открытой продаже предлагаются 100 000 (Сто тысяч) именных дисконтных облигаций в бездокументарной форме (в виде записей на счетах). Серия «Б1-7», номера «000001 — 100000».

Объем эмиссии составляет 10 000 000 000 (Десять миллиардов) белорусских рублей.

11. Номинальная стоимость облигаций.

6 выпуск — 1 000 (Одна тысяча) ЕВРО.

7 выпуск — 100 000 (Сто тысяч) белорусских рублей.

12. Цель выпуска облигаций.

Облигации выпускаются с целью привлечения свободных денежных средств юридических лиц для формирования ресурсной базы банка.

13. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.

Облигации выпускаются без обеспечения в соответствии с подпунктом 1.8. пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 года № 277.

14. Сведения о согласовании выпуска облигаций с Национальным банком Республики Беларусь.

Выпуск облигаций осуществляется в пределах восьмидесяти процентов от суммы нормативного капитала по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь.

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от «05» апреля 2010 г. № 96.

15. Период проведения открытой продажи облигаций 6 и 7 выпусков.

Дата начала продажи: 21 апреля 2010 года.

Дата прекращения продажи: 21 августа 2011 года.

16. Место и время проведения открытой продажи облигаций.

Открытая продажа (размещение) осуществляется:

- на внебиржевом рынке по адресу: г. Минск,

Лицензия НБ РБ на осуществление банковской деятельности № 20 от 30.11.2009 г., ОАО «Белорусский Индустриальный Банк», УНП 100195493.

ул. Мельникайте, 8 ежедневно в течение банковского дня на основании договора первичного размещения облигаций;

- на биржевом рынке в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в соответствии с регламентом торгов.

17. Срок обращения облигаций 6 и 7 выпусков.

Срок обращения облигаций: с 21 апреля 2010 года до 21 сентября 2011 года (518 дней).

18. Дата начала погашения и порядок погашения облигаций 6 и 7 выпусков.

Погашение облигаций осуществляется по адресу: г. Минск, ул. Мельникайте, 8 в ОАО «Белорусский Индустриальный Банк» с 9.00 до 16.00 в рабочие дни, начиная с 21 сентября 2011 года.

Погашение облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием эмитента за 5 рабочих дней до наступления срока погашения облигаций. Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями за 5 рабочих дней до наступления срока погашения облигаций.

Эмитент осуществляет списание денежных средств со своего счета по реквизитам владельца, производимое денежными средствами в сумме и валюте номинала облигаций. Списание денежных средств производится по реквизитам последнего держателя, указанного в реестре владельцев облигаций ОАО «Белорусский Индустриальный Банк», сформированном депозитарием эмитента за 5 рабочих дней до наступления срока погашения облигаций. Обязанность по погашению облигаций считается исполненной в момент списания денежных средств со счета эмитента по реквизитам владельцев облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских реквизитах владельцев облигаций, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете банка до непосредственного обращения владельца облигаций. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

При погашении облигаций владельцам возмещается номинальная стоимость облигаций денежными средствами в сумме и валюте номинала облигации в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

19. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты.

Цена продажи облигаций в период открытой продажи устанавливается из расчета доходности: 6 выпуск — 9% годовых к погашению; 7 выпуск — 16% годовых к погашению.

В период открытой продажи облигаций размещаются по цене, которая рассчитывается по формуле: N*365*100

Ц — цена продажи облигаций; N — номинальная стоимость облигаций; Д — доходность, установленная при выпуске; К — количество дней обращения облигаций определяется с дня их продажи до дня погашения. При этом день продажи и день погашения считаются одним днем.

Текущая стоимость облигаций рассчитывается по следующей формуле: Ц*Д/К

Тс= Ц+ 365*100

Тс — текущая стоимость облигаций; Ц — цена облигации, определенная эмитентом в день начала открытой продажи; Д — доходность, установленная при выпуске; К — количество дней обращения облигаций определяется с дня их открытой продажи (размещения) до дня расчета их текущей стоимости.

Расчет цены продажи и текущей стоимости облигаций осуществляется исходя из фактического количества дней в году.

Доходом у держателя облигации является дисконт, который в случае приобретения облигаций до погашения рассчитывается по формуле: Д = Н - Ц

Д — дисконт (доход); Н — номинальная стоимость облигаций; Ц — цена покупки облигации.

В случае досрочного выкупа облигаций эмитентом доход рассчитывается по формуле: Д = Цв - Ц

Д — дисконт (доход); Цв — цена выкупа эмитентом; Ц — цена покупки облигации.

20. Минимальная цена продажи облигаций. 6 выпуск — 886,74 (Восемьсот восемьдесят шесть ЕВРО семьдесят четыре евроцента).

7 выпуск — 81 495 (Восемьдесят одна тысяча четыреста девяносто пять) белорусских рублей.

21. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций.

Эмитент производит возврат денежных средств не позднее 10 рабочих дней со дня запрета выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

22. Порядок перехода прав собственности на облигации на вторичном рынке ценных бумаг, условия конвертации, условия и порядок досрочного погашения облигаций.

Эмитент имеет право выкупать облигации по договорной цене в течение всего срока обращения. Выкуп облигаций осуществляется эмитентом на внебиржевом рынке с заключением договора купли-продажи и/или на биржевом рынке в порядке, установленном ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Эмитент имеет право продавать на вторичном рынке облигации по договорным ценам.

Эмитент имеет право досрочно погасить облигации с прекращением обязательств по облигациям в силу совпадения должника и кредитора в одном лице согласно статье 383 Гражданского кодекса Республики Беларусь (в случае выкупа объема эмиссии облигаций).

Эмитент имеет право совершать иные операции с облигациями, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

Конвертация облигаций не производится.

23. Дата и номер государственной регистрации облигаций. 6 выпуск № 5-200-02-0551 от «17» апреля 2010 года.

7 выпуск № 5-200-02-0552 от «17» апреля 2010 года.

Председатель Правления Киреев А.Е.

Главный бухгалтер Кузьмицкая Н.А.

Партизан Анатолий КАНАНОВИЧ: «КАБ УЗРывАЦ ЭШАЛОНЫ, ДАВЯЛОСЯ НАВУЧЫЦЦА КУРЫЦЬ»

На подставе аповедыя ветэрана Анатоля Канановіча можна зняць першы беларускі вострасюжэты серыял. Падлеткам ён удзельнічаў у аперацыях рэйкавай вайны. А калі фашыстаў прагналі з Беларусі, стаў ва Узросце 16 гадоў камандзірам кулямётнага узвода. Аб прыгожых Анатоля Канановіча ў свой час ведаў нават лідар камуністычнай партыі СССР Мікіта Хрушчоў і загадаў Пятру Машэраву паставіць яго старшынёй калгаса.

У гэтым матэрыяле ветэран расказвае пра свае яркія прыгоды вайсковага часу. Сёння Анатолю Лявончыўчыку 82 гады. Для ветэрана Вялікай Айчыннай вайны ўзрост малады. Справа ў тым, што Анатолю Канановічу рэальна ва ўзросце 16 гадоў камандзірам кулямётнага узвода. Аб прыгожых Анатоля Канановіча ў свой час ведаў нават лідар камуністычнай партыі СССР Мікіта Хрушчоў і загадаў Пятру Машэраву паставіць яго старшынёй калгаса.



Анатолю Канановічу 82 гады. Для ветэрана Вялікай Айчыннай вайны ўзрост малады. Справа ў тым, што Анатолю Канановічу рэальна ва ўзросце 16 гадоў камандзірам кулямётнага узвода.

У гэтым матэрыяле ветэран расказвае пра свае яркія прыгоды вайсковага часу. Сёння Анатолю Лявончыўчыку 82 гады. Для ветэрана Вялікай Айчыннай вайны ўзрост малады. Справа ў тым, што Анатолю Канановічу рэальна ва ўзросце 16 гадоў камандзірам кулямётнага узвода.

У гэтым матэрыяле ветэран расказвае пра свае яркія прыгоды вайсковага часу. Сёння Анатолю Лявончыўчыку 82 гады. Для ветэрана Вялікай Айчыннай вайны ўзрост малады. Справа ў тым, што Анатолю Канановічу рэальна ва ўзросце 16 гадоў камандзірам кулямётнага узвода.

У гэтым матэрыяле ветэран расказвае пра свае яркія прыгоды вайсковага часу. Сёння Анатолю Лявончыўчыку 82 гады. Для ветэрана Вялікай Айчыннай вайны ўзрост малады. Справа ў тым, што Анатолю Канановічу рэальна ва ўзросце 16 гадоў камандзірам кулямётнага узвода.

У гэтым матэрыяле ветэран расказвае пра свае яркія прыгоды вайсковага часу. Сёння Анатолю Лявончыўчыку 82 гады. Для ветэрана Вялікай Айчыннай вайны ўзрост малады. Справа ў тым, што Анатолю Канановічу рэальна ва ўзросце 16 гадоў камандзірам кулямётнага узвода.

У гэтым матэрыяле ветэран расказвае пра свае яркія прыгоды вайсковага часу. Сёння Анатолю Лявончыўчыку 82 гады. Для ветэрана Вялікай Айчыннай вайны ўзрост малады. Справа ў тым, што Анатолю Канановічу рэальна ва ўзросце 16 гадоў камандзірам кулямётнага узвода.

У гэтым матэрыяле ветэран расказвае пра свае яркія прыгоды вайсковага часу. Сёння Анатолю Лявончыўчыку 82 гады. Для ветэрана Вялікай Айчыннай вайны ўзрост малады. Справа ў тым, што Анатолю Канановічу рэальна ва ўзросце 16 гадоў камандзірам кулямётнага узвода.

У гэтым матэрыяле ветэран расказвае пра свае яркія прыгоды вайсковага часу. Сёння Анатолю Лявончыўчыку 82 гады. Для ветэрана Вялікай Айчыннай вайны ўзрост малады. Справа ў тым, што Анатолю Канановічу рэальна ва ўзросце 16 гадоў камандзірам кулямётнага узвода.

У гэтым матэрыяле ветэран расказвае пра свае яркія прыгоды вайсковага часу. Сёння Анатолю Лявончыўчыку 82 гады. Для ветэрана Вялікай Айчыннай вайны ўзрост малады. Справа ў тым, што Анатолю Канановічу рэальна ва ўзросце 16 гадоў камандзірам кулямётнага узвода.

У гэтым матэрыяле ветэран расказвае пра свае яркія прыгоды вайсковага часу. Сёння Анатолю Лявончыўчыку 82 гады. Для ветэрана Вялікай Айчыннай вайны ўзрост малады. Справа ў тым, што Анатолю Канановічу рэальна ва ўзросце 16 гадоў камандзірам кулямётнага узвода.

У гэтым матэрыяле ветэран расказвае пра свае яркія прыгоды вайсковага часу. Сёння Анатолю Лявончыўчыку 82 гады. Для ветэрана Вялікай Айчыннай вайны ўзрост малады. Справа ў тым, што Анатолю Канановічу рэальна ва ўзросце 16 гадоў камандзірам кулямётнага узвода.

У гэтым матэрыяле ветэран расказвае пра свае яркія прыгоды вайсковага часу. Сёння Анатолю Лявончыўчыку 82 гады. Для ветэрана Вялікай Айчыннай вайны ўзрост малады. Справа ў тым, што Анатолю Канановічу рэальна ва ўзросце 16 гадоў камандзірам кулямётнага узвода.

У гэтым матэрыяле ветэран расказвае пра свае яркія прыгоды вайсковага часу. Сёння Анатолю Лявончыўчыку 82 гады. Для ветэрана Вялікай Айчыннай вайны ўзрост малады. Справа ў тым, што Анатолю Канановічу рэальна ва ўзросце 16 гадоў камандзірам кулямётнага узвода.

У гэтым матэрыяле ветэран расказвае пра свае яркія прыгоды вайсковага часу. Сёння Анатолю Лявончыўчыку 82 гады. Для ветэрана Вялікай Айчыннай вайны ўзрост малады. Справа ў тым, што Анатолю Канановічу рэальна ва ўзросце 16 гадоў камандзірам кулямётнага узвода.

У гэтым матэрыяле ветэран расказвае пра свае яркія прыгоды вайсковага часу. Сёння Анатолю Лявончыўчыку 82 гады. Для ветэрана Вялікай Айчыннай вайны ўзрост малады. Справа ў тым, што Анатолю Канановічу рэальна ва ўзросце 16 гадоў камандзірам кулямётнага узвода.

У гэтым матэрыяле ветэран расказвае пра свае яркія прыгоды вайсковага часу. Сёння Анатолю Лявончыўчыку 82 гады. Для ветэрана Вялікай Айчыннай вайны ўзрост малады. Справа ў тым, што Анатолю Канановічу рэальна ва ўзросце 16 гадоў камандзірам кулямётнага узвода.

У гэтым матэрыяле ветэран расказвае пра свае яркія прыгоды вайсковага часу. Сёння Анатолю Лявончыўчыку 82 гады. Для ветэрана Вялікай Айчыннай вайны ўзрост малады. Справа ў тым, што Анатолю Канановічу рэальна ва ўзросце 16 гадоў камандзірам кулямётнага узвода.

У гэтым матэрыяле ветэран расказвае пра свае яркія прыгоды вайсковага часу. Сёння Анатолю Лявончыўчыку 82 гады. Для ветэрана Вялікай Айчыннай вайны ўзрост малады. Справа ў тым, што Анатолю Канановічу рэальна ва ўзросце 16 гадоў камандзірам кулямётнага узвода.

У гэтым матэрыяле ветэран расказвае пра свае яркія прыгоды вайсковага часу. Сёння Анатолю Лявончыўчыку 82 гады. Для ветэрана Вялікай Айчыннай вайны ўзрост малады. Справа ў тым, што Анатолю Канановічу рэальна ва ўзросце 16 гадоў камандзірам кулямётнага узвода.

У гэтым матэрыяле ветэран расказвае пра свае яркія прыгоды вайсковага часу. Сёння Анатолю Лявончыўчыку 82 гады. Для ветэрана Вялікай Айчыннай вайны ўзрост малады. Справа ў тым, што Анатолю Канановічу рэальна ва ўзросце 16 гадоў камандзірам кулямётнага узвода.

У гэтым матэрыяле ветэран расказвае пра свае яркія прыгоды вайсковага часу. Сёння Анатолю Лявончыўчыку 82 гады. Для ветэрана Вялікай Айчыннай вайны ўзрост малады. Справа ў тым, што Анатолю Канановічу рэальна ва ўзросце 16 гадоў камандзірам кулямётнага узвода.

У гэтым матэрыяле ветэран расказвае пра свае яркія прыгоды вайсковага часу. Сёння Анатолю Лявончыўчыку 82 гады. Для ветэрана Вялікай Айчыннай вайны ўзрост малады. Справа ў тым, што Анатолю Канановічу рэальна ва ўзросце 16 гадоў камандзірам кулямётнага узвода.

У гэтым матэрыяле ветэран расказвае пра свае яркія прыгоды вайсковага часу. Сёння Анатолю Лявончыўчыку 82 гады. Для ветэрана Вялікай Айчыннай вайны ўзрост малады. Справа ў тым, што Анатолю Канановічу рэальна ва ўзросце 16 гадоў камандзірам кулямётнага узвода.

У гэтым матэрыяле ветэран расказвае пра свае яркія прыгоды вайсковага часу. Сёння Анатолю Лявончыўчыку 82 гады. Для ветэрана Вялікай Айчыннай вайны ўзрост малады. Справа ў тым, што Анатолю Канановічу рэальна ва ўзросце 16 гадоў камандзірам кулямётнага узвода.

У гэтым матэрыяле ветэран расказвае пра свае яркія прыгоды вайсковага часу. Сёння Анатолю Лявончыўчыку 82 гады. Для ветэрана Вялікай Айчыннай вайны ўзрост малады. Справа ў тым, што Анатолю Канановічу рэальна ва ўзросце 16 гадоў камандзірам кулямётнага узвода.

У гэтым матэрыяле ветэран расказвае пра свае яркія прыгоды вайсковага часу. Сёння Анатолю Лявончыўчыку 82 гады. Для ветэрана Вялікай Айчыннай вайны ўзрост малады. Справа ў тым, што Анатолю Канановічу рэальна ва ўзросце 16 гадоў камандзірам кулямётнага узвода.

У гэтым матэрыяле ветэран расказвае пра свае яркія прыгоды вайсковага часу. Сёння Анатолю Лявончыўчыку 82 гады. Для ветэрана Вялікай Айчыннай вайны ўзрост малады. Справа ў тым, што Анатолю Канановічу рэальна ва ўзросце 16 гадоў камандзірам кулямётнага узвода.

У гэтым матэрыяле ветэран расказвае пра свае яркія прыгоды вайсковага часу. Сёння Анатолю Лявончыўчыку 82 гады. Для ветэрана Вялікай Айчыннай вайны ўзрост малады. Справа ў тым, што Анатолю Канановічу рэальна ва ўзросце 16 гадоў камандзірам кулямётнага узвода.

У гэтым матэрыяле ветэран расказвае пра свае яркія прыгоды вайсковага часу. Сёння Анатолю Лявончыўчыку 82 гады. Для ветэрана Вялікай Айчыннай вайны ўзрост малады. Справа ў тым, што Анатолю Канановічу рэальна ва ўзросце 16 гадоў камандзірам кулямётнага узвода.

У гэтым матэрыяле ветэран расказвае пра свае яркія прыгоды вайсковага часу. Сёння Анатолю Лявончыўчыку 82 гады. Для ветэрана Вялікай Айчыннай вайны ўзрост малады. Справа ў тым, што Анатолю Канановічу рэальна ва ўзросце 16 гадоў камандзірам кулямётнага узвода.

У гэтым матэрыяле ветэран расказвае пра свае яркія прыгоды вайсковага часу. Сёння Анатолю Лявончыўчыку 82 гады. Для ветэрана Вялікай Айчыннай вайны ўзрост малады. Справа ў тым, што Анатолю Канановічу рэальна ва ўзросце 16 гадоў камандзірам кулямётнага узвода.

У гэтым матэрыяле ветэран расказвае пра свае яркія прыгоды вайсковага часу. Сёння Анатолю Лявончыўчыку 82 гады. Для ветэрана Вялікай Айчыннай вайны ўзрост малады. Справа ў тым, што Анатолю Канановічу рэальна ва ўзросце 16 гадоў камандзірам кулямётнага узвода.

У гэтым матэрыяле ветэран расказвае пра свае яркія прыгоды вайсковага часу. Сёння Анатолю Лявончыўчыку 82 гады. Для ветэрана Вялікай Айчыннай вайны ўзрост малады. Справа ў тым, што Анатолю Канановічу рэальна ва ўзросце 16 гадоў камандзірам кулямётнага узвода.

У гэтым матэрыяле ветэран расказвае пра свае яркія прыгоды вайсковага часу. Сёння Анатолю Лявончыўчыку 82 гады. Для ветэрана Вялікай Айчыннай вайны ўзрост малады. Справа ў тым, што Анатолю Канановічу рэальна ва ўзросце 16 гадоў камандзірам кулямётнага узвода.

У гэтым матэрыяле ветэран расказвае пра свае яркія прыгоды вайсковага часу. Сёння Анатолю Лявончыўчыку 82 гады. Для ветэрана Вялікай Айчыннай вайны ўзрост малады. Справа ў тым, што Анатолю Канановічу рэальна ва ўзросце 16 гадоў камандзірам кулямётнага узвода.

Камандзір роты кажа: «Не возьмем высоту — застрэлю...»

Калі я стаў камандзірам кулямётнага узвода, заўсёды казаў падначаленым: «Не высювай галаву з акола». Здраецца, падыме каску, а па ёй «бах-бах-бах!» Але я быў упэўнены, што мяне забіць не могуць.

А выпадкаў хапала. Так, ва Усходняй Прусіі загалды заняць высотку Рэанція я не ўзяла пяхота. Падчыкаў да мяне камандзір роты і кажа: «Не возьмем — застрэлю». Узэй з сабой чалавек 15, трохі прайшлі, і яны скнулі ў траншею і не вылазілі. Тады пыхтае: «Хто са мной?» Вылез толькі адзін — беларус. Мы ідзем, раптам стрэл, куля праціцела ля правага вуха. Яшчэ адзін стрэл, і мой напарнік — «брык!» і давай пад сабой зямлю грэбі. Я ўзяў яго на плячо і назад. Пляці метраў не дайшоў да траншеі — яшчэ адзін стрэл. Ён на мне і павіс. Куля праз усяго прайшла, але мяне не зачэпала...

Вянуў яго дакументы і аддаў старшыню, каб выпісаў «пахаванку». Высветлілася, ён яе бацькам так і не даслаў. Даведаўся я пра гэта праз шмат гадоў.

Калі ў Брэсце працаваў у аб'ёме камсамола, прыехалі ў вёску Малеч Бярозаўскага раёна, каб правесці сход. Мяне завялі пераноўчыца да дзеда з бабай. Дзед жаліцца: «Ляшчоў сын на фронт — і як пад зямлю праваўся!». Паказаў ліст ад яго, фотаздымкі, і я адразу ўгадаў, што гэта той самы баец

ШКОЛА ЖЫЦЦЯ — ЖЫЦЦЁ

Горад. Раніца. Двор... Як студня — калі зверху глядзець... Сцежкі «на дне». І людзі — маленькія, на малых ніжках... А шляхі праходзяць вялікія... Калі ідуць.

Так трэба?

Мусіць, яшчэ раз: падымалі дзеўкі боты, стала воку больш работы.

Маладзінка наперадзе... У белай маленькай куртанцы, у чорнай куды меншай спадніцы і рэдкіх чаравічках — на пысчэзны абсцах, з чырвонай падэшвай... І на гэтай падэшве — дзве маленькія зялёныя паперкі...

На святлафоры (там чырвоная) мы спыняемся — стаім, лічы, поруч, таму неяк грэх не спытаць: яна забылася цану з чаравікаў сарваць, ці так трэба цяпер?..

Рэакцыя на пытанне больш чым нечаканая: дзяўчына, пацярпелая, як той святлафор, тут жа задзірае-выкручвае нагу, бачыць (трымаючы яе ў руках) тую зялёную паперку з коштам, пачынае здзіраць і гучна абуралася: — Людзі, ну посьмітрыце, какіе людзі! Я ў гэтых ботінках трі недзелі по Мінску хожу! І хто быў ктэ наменкул, хто бы хто мне слова сказаў... Вам скажы, — Бог ведае, што пачуеш. І ўбачыш.

Званне

З вёскі ў горад (чытай — з гістарычнай радзімы ў Мінск) прыцягла вязьдзеа ў 16, бо калі пазней, машыну ля дома ўжо не прыткнуць.

Нам і ранічкай з гэтым прасцей: месца «знайшлі» адразу, нават досыць шырокае, да таго ж — ля самага пад'езда... Спыніліся, выйшлі з машыны. Аднак кіроўца тут жа вярнуўся, сеў за руль, здэў назад і заехаў у «нішу» яшчэ раз: стаў бліжэй да суседняга аўто і роўнянчка... Побач у выніку жыць адно месца засталася.

— І каб некаму трэба было? — шкадуючы часу, забубнела я. — Наўрад ці ж нехта пад'едзе?.. Ды і мы тут на хвілінку ці ж чалавека забрэх.

— Ведаеш, — у адказ даводзіць кіроўца, — я казлом нават хвіліну быць не хачу... А нехта гэтае «званне» носяць... І ці не усё жыццё.

У метро?

Раніца, аўтобус. На ім — досыць новым, камфортным — пераезджам гаюльны праспект, лічы, тут жа спыняемся, натоўпам выходзім, размяроўдаем — ва ўсе бакі, як кашуць, у зой — наперадзе прастуде дзяцкі. Спачатку — заклапочаным хуткім крокам, потым памалей і нарочце спыняецца.

— Метро, — ён паказвае рукою наперад, — гэта ў той бок?

— Не, — паказвае і я, — гэта назад. — На-зад? — чамусьці здзіўлена, па склада перапытае ён і з рогатам сыходзіць... Як быццам, у метро?

Мужык

...На пытанне, як жыцьці, ён заўсёды кажа: «Лепш за ўсіх!». Меў падставы: рос у добрай і далёка не беднай сям'і, добра вучыўся ў школе, з першага разу паступіў у інстытут, перад размеркаваннем пабраўся з прыгожай, разумнай дзяўчынай, якая, акурат як на заказ, нарадзіла яму спярша няньку, а потым і ляльку...

Нават з жылтом (у Мінску!) яму пашанцавала: як і ўсе, запісаўся ў чаргу на бас-туральнае, а тут і кааператывы сталі ствараць. І пакуль людзі думалі, што там ды як, ён ужо падмітуўся — аббегу радно, напазычаў грошай! — і стаў будаваць.

Тую трохпакаёўку ў цэнтры, само сабою, трэба было абсталяваць і выплываць, даўгі аддаваць, але ж ён, слава Богу, мужык, не зломка: дзе самі з жонкай стараліся, дзе бацькі... Жылі — дай Бог кожнаму!

А не даў — роднай дацэ: прымае ў дом прывяла, дзяцей прыхлілі, а з жылтом ну няк... Не давалася яго без чаргі, не прадавалася туды... Ні за які грош!

На цвярозу галаву цесць гэта разумеў, на п'яную — крычаў: «Я — мужык! А ты... Ты ніхто, ты хлюпкі!» — і гнаў зяця з хаты.

Пасля чарговага (ніхто не лічыў, якога — па ліку...) выгнана той паехаў на заробкі ў... Штаты. Раз, другі. Праз год забраў туды жонку, дзяцей, праз пяць — падрослага швагра. Да іх — хоць раз у два-тры гады — вырываецца шэпча.

І тады ў трохпакаёўцы, якой так ганарыўся, цесць застаецца адзін.

...На пытанне, як жыцьці, ён па-ранейшаму адказвае: «Лепш за ўсіх!».

Ды ніхто яму не зайздросціць.

Жах — гэта па-нашаму

Любімы тост медыкаў: каб бедныя ніколі не хварэлі, а багатыя — не папраўляліся.

Гэта, аднак, жарт (з доляй жарту...). За раз — чыстая праўда.

Прыяцеля боль скруціў у суботу, пад вечар. Да панядзелка ледзьве дацягнуў, пайшоў да ўрача. Той выслушаў, паставіў дыгнак нас, вылісаў рацэт. Хворы лянчыўся. Прычым самым добрасуленным чынам, але марна. Пайшоў у паліклініку яшчэ раз. Каб пачуць, што лянчэнне прызначана правільна — трэба прымаць і цярэць.

Што тут заставалася? Ён прымаў. І цярэць, бо спіна балела ніколі не менш.

Таму ў трэці прыход хворы досыць ветліва, але ж ультыматум паставіў: вы, маўляў, альбо лянчыце, альбо скажыце, што не можаць — я нядзе ў плянтку пайду...

— Ой, не смешце мяня, — на ўсе 32 заўсімхаўся доктар. — Вы што — в плянтоў другое што-то ўвидеть хопіце?.. Так нет же, голубчик, чудак-человек! Девять открыете, а там я...

Ад жаху спіна ў прыяцеля пахаладзела, потым узмарзла ад поту. І боль, як ён дзіўна, — знік.

Поза

Вечар. Кухня. Тэлевізар (звычайны «памагаты») — засталася канал абрэх. Наіскаю на кнопкі пульта. На адной — рэклама, на другой — нейкія бандыцкія разборкі, на трэцяй — двое ў ложку, на чацвёртай — зноў рэклама. Стральняны, кроў... На нейкай — кабета на экране. Досыць сталага вужа. Кажэ (па-руску), што ў Беларусі існуе толькі дзве праблемы — як пахуздзець і дзе паставіць машыну.

Выклячуаю — і канал, і тэлевізар наогул. Умудраецца ж нехта жыць і не бачыць (побач), людзей, што гінуч ад гаралкі, дзяцей, што пакутуюць бэз бацькоў, бездаламожнай старасці... Не чуць пра знікненне з уяўкі мова, пра беспароцкі, безграшова, бексватэр'е, не ведаць пра замечванне лясоў... Жыць, адгарадзіўшыся, жыць, схавашы галаву ў пясок...

Зрэшты, чаму б і не? Так можа! Так (на вялікім рахунку) зручна... Адзінае — нена туральна, нават для страуса. Гэта значыць, што рана ці позна, а вочы дзвядзецца расплюшчыць. І — не выключана — горка пахкаваць, што зрабіў гэта позна, калі многае ўжо не паправіш?

Парадак?

Сталіца. Праспект. Ходнік. Купка дзяцей — чалавек з 15-ці, гадкоў мо 7-8-мі. І лямант над імі:

— Быстренько, быстренько, построились! Я кому сказала?! Кошю, возьми за руку Матвея! Денис, где твой паря? Слышай, ты сейчас со мною пойдешь! Настя, в конце концов, тебе что — отдельно повторять?!

Дзеці — спалоханыя, аглушаныя — абраліся за ручкі, пасталі адно за адным, роўнянчка пайшлі. Дысцыпліна...

Што (бясспрэчна) добра.

Але ж... Ходнік на праспекце амаль пусты, шырока. Абпал яго — яччэ шыроўшыя газоны, абсаджаныя трыццацігадовымі талпаімі, праезная частка далёка, небяспекі няма ніяк. Да таго ж і та той купкі дзяцей аж пяцьра дорослых.

Дык ці трэба малых вадзіць, як палонных?

З пункту гледжання той «галасістай» цёткі — адназначна трэба: «строілі!» нас, строім мы. Парадак.

На роздум

Крамка. Чарга да касы. Побач — папіцы з півам. І ля іх — чалавек маленькі, у чорнай куртцы, джынсах, чаравіках... У гэткай жа кепцы на коротка пастрэжаным галаве... Рукі вялікія, рухі нязграбныя. Твар...

Хоць забі, не разабраць, гэта мужчына, якога выхаванне зрабіла трохі жанчынай, ці усё ж жанчына, якую забіла жыцьці?

Поруч

Мінск — горад вялікі (калі ў іншых не жыць!)... І расце далей: новы мікрараён на ўскраіне, новы рынак.

На ім, аднак, як на старых, нічога асаблівага — даўжэзныя прылаўкі: асобна — з рыбай, асобна — з каўбасой, свежым мясам, пшчашкай... Тыя ж кошты (вочы б і х не бачылі), той жа малюнак: пакупнікоў не шмат, прадавацкі (у большыні) стаць бэз справы.

— Нам, калі ласка, кuryцы, — прашу ў адной. — Не вельмі вялікую...

— Чо значыць «не очень большую»? — змяючы шыпціць яна. — Я этого не понимаю! Вес вы мне можете назвать?!

Магу — прыблізна... Але не хачу: фізічна не перанашу хамства... Муж выручае: з-за спіны, вокам не міргнуўшы, выдае:

— Один килограмм восемьсот сорок семь граммов.

— Вы чо — издеваетесь?! — яшчэ гучней шыпціць прадавачка. — В аптеку приходите?! Или на рынок?..

Аднак мы не ўжо не слухаем: недабка — такі ж самы прылавак, такі ж самы тавар. І дзяўчына, што гналоў ём, ужо пачула, што б мы хачелі — схілілася над вітрынай, узважыла ў руках адну пшчуку, уважліва агледзела, палажыла назад, дастала другую, зноў уважліва агледзела, паклала на шпалі — кілаграм васьмсот.

— Устроит? — спыталася ў нас.

За «сорак сем грамаў» (было б з-за чаго!) мы таргавалася не сталі: разлічыліся, падзякавалі, забралі пакупку...

Што цікава, было гэта летась, амаль год таму.

Сёлета нас зноўку занесла ў той мікрараён, на той самы рынак. І мы зноў убачылі тых самых дзяцкі. Першая з іх — па-ранейшаму не прывітлівая, злая, ахоувала свой тавар — вараіла бэз справы. Да другой стаяла чарга.

І пакуль яна падышла, мы паспелі заўважыць, што «наша» Таня (бэйджык на грудзях) кожнаму з пакупнікоў ветліва ўсмехаецца, амаль, з кожным вітаецца, для кожнага старанна выбірае тое, што трэба...

Адзін прылавак, адзін тавар. І дзве правдачкі, якія адна ў адной за год нікому не навучыліся.

Каб ведаць

Хлеб, малако, смятана, тварог, што-кольвечы з драбязы — сумка ў выніку як падняць... А трэба ж яшчэ данесці, давеці... Добра, што тралейбус адразу. І месца свабоднае... Праўда...

— Вы там сядзець не будзеце, — ветліва саступаючы дарогу, папярэджвае нейкі дзяцкі.

Ён, мусіць сумак маіх не бачыць? Данашу іх, стаюлі на падлогу, з палёгкай саджуся і, відаць, турбуо хлапца, што, сагнуўшыся ў тры пагібелі, спіць насупраць. Ён лянвіва прыпадмевае галаву, расплюшчвае вока, спрабуе адкінуцца назад...

Зрэшты, мяне (нягледзячы на сумкі) «адкідавае» куды раней. І досыць далёка. Бо хлопцэ у дым п'яны, нашурболоў і порткі і сядзіць цяперака ў лужыне...

Відовішча не для слабых.

Аднак і ў яго (што здзіўляе) ёсьць... глядач. Дакладней — глядачка: за п'янымі ва ўсе вочы, напружана сочыць дзяцкі.

Чым падбівае і іншых.

У хлопца (позірк крокам: туды і назад) досыць моднае дыхтоўнае адзенне... Новыя белья красуюць... Прыгожыя рысы твару, акратная стрыжка... Ён шырокі ў плячах і выскі ростам. Ён, што цалкам магчыма — добры, гумарны, майстрывак, не дурны, не бедны, з прыстойнай сям'яй...

І усё гэта... знішчана, закрэслена.

І усё гэта не выклікае ў людзей нічога, апроч агіты.

Пра тое, што воль та ж жыцці бывае, здаецца, дзвючыну ў яе 17 можа пачуць ад матулі, можа працьтаць у кніжках ці ўбачыць па «целіку». Аднак, каб зразумець, каб усвядоміць на усё жыццё, найлепей убачыць — воль та, увачаючы, самой. Больш за тое...

Праз прыльняк-другі, на крывабык, я з тралейбуса выйшла (там, лічы, усе выходзяць).

Той хлопцэ, тое дзвючо паехалі далей — і, хутчэй за ўсё, у калыцэ. Дзе п'янага, як водзіцца, паспрабуоце расштурхаць і, мякка кажучы, высадзіць, выклікае міліцыю, каб забрала.

Зрэшты дзвючына (не вымерлі з дзекабрысты?), можа выратаваць яго — ад ганьбы, ад вышчэрзніка: можа «прывосціць» яго, распытаць, патэлефанаваць сямейнікам, падставіць плячо, зацягнуць дамоў. Да яго. Альбо да сябе...

І тым самым заслужыць шчырую ўдзячнасць.

Альбо такую ж... пагарду.

Школа жыцця — жыцьці.

Вялянціна ДОУНАР.

ОАО «БОРИСОВБЫТСПЕЦСЕРВИС»
уведомляет акционеров,
что срок приема заявлений от акционеров на покупку акций, выкупленных на баланс Общества, по цене 16 300 рублей за 1 шт., **продлен до 30 ноября 2010 года.** Заявления принимаются по адресу: **222525, г. Борисов-15, ул. имени братьев Вайнрубов, 7.**
Тел. 8 (0177) 787958.
УИН 600009802

Уважаемые акционеры ОАО «Знамя индустриализации»
30 апреля 2010 года в 14.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Знамя индустриализации» по адресу: **г. Витебск, ул. Гагарина, д. 11, зал заседаний.**
Повестка дня собрания:
1. О внесении изменения в Устав Общества и в решение собрания акционеров, состоявшегося 29.03.2010 г. в связи с допущенной ошибкой. Регистрация участников собрания с 13 часов до 13 часов 45 минут по месту проведения собрания.
Наблюдательный совет ОАО «Знамя индустриализации»
тел. 8 0212 48 61 17.
УИН 300200360

Вяртаючыся да надрукаванага «Дзякуй ад імя ўсёй вёскі «Звяздзе»! Мы пакуль з вадой!»
7 красавіка мы надрукавалі скаргу жыхаркі вёскі Паліаны Ашмянскага раёна Людміты Ігнатэўны Паўжадавай, якая ад імя ўсіх насельніц наракала на сур'езную праблему, звязаную з водазабеспячэннем. «Вада ў калонках у нас то ёсць, то няма. Кажуць, свідравіна выпрацавала свой рэсурс. Да таго ж калонкі і трубы знаходзяцца на балансе раёнскага камунальнага прадпрыемства, а водапартарная вежа — на балансе мясцовага СВК «Кракоўка». І апошні не збіраецца аддаваць яе камунальнікам...»
Надаўна Людміла Ігнатэўна зноў патэлефанавала ў рэдакцыю. На гэты раз — каб падзякаваць «Звяздзе» ад імя ўсіх вяскоўцаў. «Дзякуючы газеце, дзякуючы артыкулу адносна нашай надзённай праблемы вада ў нас пакуль ёсць. Пасля вашага ўмяшання прыехаў прадстаўнік райвыканкама, на агульным сходзе мы выказалі свае беды, свае праблемы. Была ўстаноўлена новая помпа, і вада з'явілася. Ці надоўга, праўда, мы не ведаем, але зараз наракаць няма на што. Яксаць вады выдатная. Паабяцалі нам, што ў перспектыве праблема будзе вырашана больш глыбальна: шляхам уладкавання новай свідравіны. Нас толькі папярэдзілі, што дзвядзецца пачакаць, бо свідравіна каштуе немалых грошай. Можна, газета ўзяла б пад свой кантроль і гэтае пытанне?»
Сяргей РАСОЛЬКА.

Асцярожна, ДЗЕЦІ!

За адзін дзень, а дакладней вечар, адбыліся тры дарожна-транспартныя здарэнні, у якіх пацярпелі дзеці.

Так, у Гродзенскай вобласці каля 17.15 56-гадовай кіроўца на «МАЗе» наехаў на школьніка ў зоне дзеяння дарожнага знака «Асцярожна, дзеці!». Вучань трэцяга класа ў гэты час ехаў на веласіпедзе ў спадарожным накірунку па праезнай частцы вуліцы Леніна г.п. Казлоўшчына. Хлопчык з траўмамі шпіталізаваны.

Праз хвілін 25 у Гродне 40-гадовай кіроўца на аўтамабілі «Вольва» наехаў на 7-гадовую дзвючынку, якая выбежала з-за аўтамабіля, прыпаркаваных у двары дома № 4 на вуліцы Індурскай Шаха. У выніку наезду дзвючынка таксама атрымала траўмы і была дастаўлена ў бальніцу.

У Ляхавіцкім раёне 40-гадовы мужчына на грузавым аўтамабілі «ГАЗ» пры павароце зачэпіль вясельца, які трымаў у руках 11-гадовае хлопчык. Ад удару школьнік упаў і пры падзенні атрымаў цялесныя пашкоджанні.

З пачатку года на дарогах рэспублікі загінула пяць дзяцей, 78 ранена, паведамлі ў УДАІ МУС Беларусі.

Надзея ДРЫЛА.

У кожнага ў жыцці бываюць памылкі, і асабліва часта яны здараюцца ў маладосці, калі ў чалавека няма жыццёвага вопыту, а эмоцыі баруць верх над разважлівасцю.
Але памылка памылкі розніца. Здраецца, што адзін няправільны крок вядзе да непрадказальных наступстваў...
У «Звязду» прыйшоў ліст ад Марыны Фядотавай, якая ўзяўца нашаў даўняй знаёмкай. Першы раз пра дзвючынку давялося пасаць, а другі — падчас яе знікнення. У 2007 годзе Марына, не зачынушы вусом класе, таемна пакінула сям'ю Алены Кулак (в. Шчэрбава Ляхавіцкага раёна) і падалася невядома куды. Быў аб'яўлены вышук. У Баранавічах на аўтобусных прыпынках, у магазінах былі расклееныя лісткі з яе здымкам. Інфармацыя пра Фядотаву па сённяшня дзень ёсць у інтэрэнце.
І вось Марына напісала ў нашу газету. Додас усяго на адну старонку, з якой высветлілася, што Фядотава ўжо тры гады як бамжуе, крываўе на ўсіх і напрыканцы паведамае: «Жыву на вакзале ў Баранавічах».



Надзё не было, але каб супакоіць сумленне, паехаў на вакзал, завірнуў у «забягаўку», пахадзіў па кірмашы «Палескі», ён знаходзіцца побач, і падаўся ў аддзел чыгуначнай міліцыі, які туліцца ў будынку вакзала «Баранавічы-Палескія». Там казалі, што Фядотава на вочы міліцыянерам не трапілася. Размножылі з інтэрэнта яе фота і паабяцалі — калі што, то паведамаць.
Як будзе далей, невядома, але тэма для размовы ёсць, бо гісторыя дужа паваучальная.
— Дзвючынка — сірата, а ў мяне хлопчы, і думалася, што вось і дачка будзе. І напачатку Марына была залатое дзіця, яе і суседзі любілі, бо

«Амкадор» у глыбінцы

У Верхнядзвінску айчыны вытворца сельскагаспадарчай тэхнікі адкрытае акцыянернае таварыства «Амкадор» прэзентаваў кіруюнікам і спецыялістам навінікі ў чо добра правераныя машыны.



Менавіта ў Верхнядзвінску семінар-прэзентацыя адбыўся не выпадкова — тут паспяхова дзейнічае адзіны ў Прыдзвінскім краі тэхнічны цэнтр вядомага прадпрыемства. Дарчы, плануецца адкрыць аналагічны ў іншым рэгіёне.

Тэхніку ад «Амкадора» асабліва рэкламаваць было не трэба. Земляробцы выкарыстоўваюць яе для розных патрэбаў.

Прадпрыемства пры гэтым актыўна выпускае новыя мадэлі. У прыватнасці, падчас прэзентацыі паказалі ў рабоце новы больш магутны ўніверсальны пагрузчык АМКАДОР 330С. Груз вагой пад тры тоны для яго не праблема. Пакуль што гэтая навінка праходзіць выпрабаванні.

Сёлетняя новая машына, якая

ўжо вырабляецца серыйна, — «АМКАДОР 352С-02», выклікала вялікі інтарс у аграрыяў. Сена зручна трамбаваць пры яе дапамозе, выкарыстоўваць пагрузчык можна і для пагрузкі торфу, угнаенняў, збожжа... Гэта магчыма дзвючы зменным навясыям прыстасаваным ад «Амкадор», якіх больш за 40 відаў. Спецыяльнай рабочай органы машыны — кашушы, вілы — былі распрацаваныя сумесна

з навукова-практычным цэнтрам Нацыянальнай акадэміі навук па механізацыі сельскай гаспадаркі. Нягледзячы на ​​сусветны фінансавы крызіс, а «Амкадор» упэўнена пашыраюць вытворчасць, вырабляюць навінікі па цене значна ніжэйшай, чым у канкурэнцыя. Частка прадукцыі экспартуецца. І наднаёмнасць беларускай тэхнікі ўжо ацанілі ў многіх краінах свету.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ЧАМУ ПАДАРАЖЭЛА ПЛЁНКА ДЛЯ ПАРНІКА? У ЧЫМ ТУТ «САКРЭТ»?



Мінчанка, наша пастананна чытачка, папрасіла дапамагчы разабрацца, чаму так сёлета, у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года, падаражала плёнка для парніку і ціцплі наваполацкай вытворчасці — больш чым у 1,5 раза.

— Летась за пагонны метр плацілі 3 тысячы рублёў, зараз жа яна абыходзіцца ўжо ў 4,8 тысячы рублёў. У прыватнасці, я кажу пра плёнку таўшчынёй 150 мікрон. Прадэацыі і на сталічным «Ракаўскім кірмашы» і на Камаароўскім рынку тлумачыць, што завод-вытворца падняў адпускную цану. Ці так гэта насамрэч? Нейк кудысьці: летась за плёнку на парнік 2,5х5 метраў мы аддалі 40 тысяч, а зараз за тую ж колькасць трэба выклісаць з кішэні ўжо 70 тысяч рублёў... — тлумачыла нам заяўніца.


Як высветлілася, зрабіць інфармацыю, што цікава чытачку (думаем, не адну яе) аказалася немагчымым. Прынамсі, склалася ўражанне, што спрабуем выведзець нейкую ваенную тайну.

Пачальшыся, што турбаваць з такой нагоды самога генеральнага дырэктара ААТ «Нафтан» Вячаслава Клушавы некай нёмка, у яго прыёмнай атрымалі тэлефон

Сяргей РАСОЛЬКА.

ЁСЦЬ ПАСЛУГА — ЁСЦЬ АПЛАТА

Мы, абуджаныя вясной, у ціхачэмным, паснулым лесе, Незлічнай устаём грамадой ад Прыдзівіння і да Палесся. Гэта мы пасля сцюжнай зімы, непакорныя снежным зграям, 3 жыццядайнай, сівай даўніны на карэні старым прарастаем.



На свае вочы Як выглядаюць «лёгкія» Нацыянальнага мастацкага музея?

Карэспандэнт «Звязды» спусціўся ў падвалы музея і пабачыў цэлы міні-завод па вытворчасці патрэбнага клімату для экспанатаў

НАЦЫЯНАЛЬНЫ мастацкі музей — гэта не проста дамок, дзе вісяць карціны і стаяць скульптуры. Нядаўна, слухачы перадачу пра замежныя музеі з сучаснымі сістэмамі клімат-кантролю, я задаўся пытаннем: а як у нас? Дырэктар Нацыянальнага мастацкага музея Уладзімір Пракалоў адказаў адразу: папрасіце аднаго з асобай прэвэсці карэспандэнта «Звязды» ў самай «сэрца» музея і раскрывце яго тэмы. Маім эксклюзіўным студыя Сяргея БАСЛЫК, намеснік дырэктара па фондавай працы і рэстаўрацыі.



— Новы корпус музея адкрыўся ў 2006 годзе, — распавядае спадар Сяргей. — Яшчэ падчас будаўніцтва была пастаўлена задача стварыць тут патрэбны клімат, які б адпавядаў найлепшым светлым музеем. Даказана: для найлепшага захавання экспанатаў патрэбна падтрымліваць тэмпературу +18 градусаў і вільготнасць 50—55 працэнтаў. Каб стварыць такі клімат, неабходна адпаведнае абсталяванне, фактычна міні-завод.

Сяргей Баслык заводзіць мяне ў падвалы музея, дзе я на свае вочы бачу — і прада міні-завод! Трубы, нейкія аграгаты, пульта кіравання з мноствам лямпацка і дысплеяў...

— Было набыта вельмі добрае нямецкае абсталяванне, у асноўным фірмы Siemens, — працягвае спадар Сяргей. — Вядома, спачатку нам было цяжка. Бо для працы на такіх машынах патрэбны спецыяльныя навучныя персанал — там жа ўсё на электроніцы... Такіх спецыялістаў у нас няма, бо саміх машын — раз-два і ўсё! Таму мы падбіралі проста высокакваліфікаваных тэхнікаў, якія паспалопа навучыліся працаваць з гэтым складаным абсталяваннем.

Цэнтр кіравання сістэмай знаходзіцца ў спецыяльнай кабінеце, які нават ахоўвае міліцыя. І хоць сістэма цалкам аўтаматызаваная, круглыя суткі на ёй дзяжуряць спецыялісты. А раптам які збой? Праўда, калі спадар Сяргей, за 4 гады працы сістэмы сур'ёзных збоёў не было. На дысплей камп'ютара — план музея па паверхах. Шчоўк — і вы ў зале, дзе вісяць унікальныя партрэты Радзівілаў. Шчоўк — і бачыце, колькі градусаў і якая вільготнасць у гэтую хвіліну каля партрэта Ежы Радзівіла і Крысціны Яўхімі Радзіві. Усё дакладна!

— Апроч тэмпературы і вільготнасці гэтая сістэма стварае патрэбную вентыляцыю, — распавядае Сяргей Баслык. — Бо надзвычай важна, якая будзе ў музеі хуткасць перамяшчэння паветра. Калі яна завялікая, экспанаты псуюцца!.. Сістэма робіць так, каб паветра абнаўлялася павольна, незаўважна. Я папрасіў Сяргея Баслыка пад вялікім секрэтам сказаць, колькі ж каштавала такая чужадзейная сістэма. Спадар Сяргей, зазіраўшы ў паперы, удакладніў: 1,5 мільярды рублёў (на кошы 2006 года).

Глеб ЛАБАДЗЕНКА. Фота аўтара.

Серыйныя аўтазлодзей

Правахоўнікі затрыманы 22-гадовага жыхара сталіцы, які падарэзаў ва ўчыненні 19 крадзівых аўтамабільных лустэркаў у Партызанскім раёне і 6 — у Пешараміскім. Паводле звестак прэс-афіцэра Савецкага РУУС Волгі Яскевіч, узялі зладзжожку супрацоўнікі аддзела крымінальнага вышуку Савецкага раёна пры сілавой падтрымцы байцоў палка міліцыі спецпрызначэння ГУУС Мінгарвыканкома. Затрымалі аўтазлодзея якраз у той момант, калі ён сустракаўся з перакупшчыкам лустэркаў, які меў намер збыць іх на тэрыторыі Расіі. У затрыманым было канфіскавана 49 лінаў лустэркаў задняга віду ад аўтамабільў маркі «Мерседэс». Між іншым, рынакво каб лустэркаў складае 200—300 долараў ЗША, а вось злучыцца спрабаваў і прадаць усё яго па 20 долараў за комплект. Устанавілі, ці мае ён дачыненне да аналагічных злачынстваў на тэрыторыі іншых раёнаў сталіцы. Ігар ГРЫШЫН.

ПАД УРАЖАННЕМ ПІКІ ПРОРВЫ «ТЭЛЕВЯРШЫН-2010»

Калі параўноўваць нацыянальны тэлевізійны конкурс з сапраўднай горнай градой, то вяршыня, якую сёлета імкнуліся заваяваць беларускія тэлеканалы вялікай кампаніяй (245 заявак ад 50 тэлерадыёвальных арганізацый — крыху менш, чым летась, але больш, чым пазалетась), не была ні асабліва крутой, ні тое каб непрадказальнай. Шмат у чым цырымонія нагадала пяць папярэдніх — адчувалася, што бюджэт застаўся на ўзроўні пазамінулага года, і трохслоніны дэкарацыі толькі часткова стваралі атмасферу ўрачыстасці, а сама «Тэлеваршыня», нягледзячы на ўсе музычныя і сцэнаграфічныя сюрпрызы, па-ранейшаму была больш цікавая самім тэлевізійнікам, чым дапушчэным «у кулуары» глядачам, якія час ад часу здзіўляліся, хто ўсе гэтыя людзі са статуеткамі... Пераказаць ход падзей, натуральна, не мае сэнсу — ахвотныя ўжо бачылі ў тэлеверсіі, каго і за што адзначылі судзі. У кадр не трапілі ніхто што некаторыя шурпатацы — кшталту таго, хто з вядучых цырымоніі забываўся на словы, а хто недарэчна ўпускаў мікрафон, ці каму давлялася тройчы абвясціць намінацыю «Спецыяльны прыз журы», каб само журы яе нарэшце пачула і ўручыла. Усё гэта забавуна дробязі — а вось некаторыя іншыя моманты, на мой погляд, сапраўды вартыя ўвагі і развагаў.

Моўная прорва Памяля таго як цырымонія традыцыйна распачалася на рускай, прызнаюся, я аж не страпанулася, калі гендырэктар СТБ Юрый Казіянка абвясціў першую намінацыю па-беларуску... Аказалася, дарэмна — гэта было не новаўвядзенне, а, хутчэй, выключэнне. Хоць сапраўды даўна, чаму спецыяльны прадстаўнік Прэзідэнта РФ па міжнародным культурным супрацоўніцтве Міхаіл Шведкоў можа хоць павітацца па-беларуску, а пераважна большасць іншых, мясцовых, «уручэнцаў» — не. Даходзіла да кур'эзнага: Анатоль Яромленка, які ўзнагароджваў пераможцаў у намінацыі «Лепшая музычна-забаўляльная праграма», пачаў сваю прамову на рускай, а ўскрыўшы канверт і ўбачыўшы там «Песні маёй краіны» (АНТ), пераклучыўся на беларускую мову. Дарэчы, з усіх узнагароджаных яе выкарысталі толькі вядучыя шоу «Песні маёй краіны» акцёры Волга Няфёдава і Алег Гарбуз, але агульнае ўражанне ад моўнай цераспалосці засталася сумнае.

Пік дакументалістаў Нездарма журы яшчэ да цырымоніі намякала, як парадкова сёлета айчынных дакументалістаў — і колькасцю, і якасцю работ, пры тым, што гэты жанр на тэлебачанні традыцыйна лічыцца адным з самых складаных і не заўжды ўдзячных. Аднак у 2009 годзе, мяркуючы па ўсім, беларускаму дакументалістаму кіно удалося вярнуць увагу і любоў глядачоў — нездарма праякты «Вайна вядомая і невядомая», зроблены вельмі маладой камандай, быў прызнаны сёлета лепшай грамадска-палітычнай праграмай і абышоў нават ток-шоу «Выбар»; за відэафільм «Свая легенда» (ЛІД) быў узнагароджаны як лепшы аператар Юрый Ціхановіч, і ў асноўным дакументальныя фільмы спаборнічалі за узнагароды як лепшы рэгіянальны праект года. Не кажучы ўжо пра адмысловую «тэматычную» намінацыю «Лепшы тэлевізійны дакументальны фільм», дзе абсалютна ўсе ўдзельнікі былі вартыя ўзнагароды — але пашанцавала больш за іншых Сяргей Кацёрскі з дзюшэ-нымі навіламі «Дзень настаўніка».

Плюс на мінус Усе больш-менш зацэпаўленыя тэлевізійнай тэмай асобы ведалі, што сёлета ў спісе намінацый з'явілася новая — «Лепшы тэлевізійны прадзюсар». І мала каго здзівіла, што гэтак званне было аддадзена намесніку гендырэктара СТБ Паўлу Каранеўскаму, які курыруе добры дзясятка праектаў і прыдумляе ўсё новае.

Аднак намінацый у выніку больш не стала — чамусьці толькі на цырымоніі мы даведзіліся, што сёлета, па рашэнні журы, не вызначыўся лепшы вядучы спартыўнай праграмы (каментара). Хочацца спадзявацца, што гэта часова, бо пры вядомай колькасці футбольных, хакейных, тэнісных, біятлонных, лёгкаатлетчных і іншых спартыўных трансляцый нягледзячы на ўсёдаўняе, што мастры спартыўнага каментарвання на беларускім тэлебачанні некуды знікаюць як клас. А яшчэ хочацца верыць, што налета спіс намінацый усё ж павялічыцца як мінімум на «Лепшага сцэнарыста» — хоць бы дзеля таго, каб даведацца, хто піша вядучым «Тэлеваршыні» дзіўныя сцэнарыі з прылімамі кшталту «пераходзіць на персаналі і асобы».

Пік маладых Бадай, бяспрэчная і заўважная адметнасць шостага «Тэлеваршыні» — маладосць і свежасць поглядаў яе пераможцаў. На іх было прыемна глядзець — што на творчую каманду праекта СТБ «Вайна вядомая і невядомая», якая не проста апраўдала давер кіраўніцтва, але і заваявала сімпатыі глядачоў і прызнанне прафесіяналаў; што на юную вядучую лепшай праграмы для дзяцей і юнацтва «Бухта капітана» (ЛІД) Ангеліну Марцінкевіч, якая выйшла



Ліда Пазняк з Ліды і яе першая «Тэлеваршыня» як лепшай рэгіянальнай вядучай.

Ісландскі вулкан спыніць глабальнае пацяпленне?..

Вулкан Эйяф'ятлаекудль, які збіў расклад авіярэісаў па ўсёй Еўропе і выклікаў праблемы ў асматыха, прынёс добрыя весткі барацьбітам з глабальным пацяпленнем: эксперты Сусветнага фонду дзікай прыроды заявілі, што шчыльнае воблака попелу, якое ўтварылася ў небе ў выніку вывяржэння, абліяць зямны шар за 3—4 гады і затармазіць глабальнае пацяпленне. Вулканалагі мяркуюць, Эйяф'ятлаекудль не ўявіць небяспекі для чалавецтва, аднак ёсць пагроза, што неўзабаве можа абудзіцца ад сну іншы ісландскі вулкан, і ў гэтым выпадку наступствы будуць ужо катастрофічнымі.



наступствы для здароўя можа выклікаць вулканічны попел, паведамляе Associated Press са спасылак на заяву прадстаўніка арганізацыі Дэвіда Эпстайна.

Ісландскі вулкан вывяргаецца другі раз за гэты год Вывяржэнне вулкана, размешчанага ў паўднёвай частцы ледніка Эйяф'ятлаекудль на поўдні Ісландыі, пачалося ў ноч на 14 красавіка за 120 кіламетраў па ўсход ад Рэйк'явіка. Каля 800 чалавек былі эвакуаваныя перад вывяржэннем. У канцы сакавіка гэтага года была зафіксавана вулканічная актыўнасць у раёне таго ж ледніка. У цэлым вулкан ледніка Эйяф'ятлаекудль лічыцца спакойным: у апошні раз вулкан вывяргаўся амаль 200 гадоў назад, у 1821 і 1823 гадах.

Вучоныя не ведаюць, калі гэта скончыцца Актыўнасць вулкана за апошнія суткі ўзраста. Воблака попелу, па дзядзень расійскіх сіноптыкаў, ужо праішоў паветраныя трасы на захадзе Кольскага паўвострава і рухаецца далей, на ўсход. Чакаецца, што праз некалькі дзён ім зацягнецца неба над усім Паўночным паўшар'ем.

Пры гэтым вучоныя розных краін сыходзяцца ў меркаванні, што вызначыць, як надоўга працянуцца ісландскі вулкан, немагчыма. Вывяржэнне можа спыніцца заўтра ж, а можа зацягнецца на некалькі месяцаў. «Спачатку гэта былі далікатныя і вельмі прыгожыя вывяржэнні, якія падобаліся турыстам. Але праз некалькі час яны сталі значна больш інтэнсіўнымі. На дзве краты адбываюцца беспералыжныя выбухі. Вельмі шчыльнае шэрае воблака попелу ўзнялося ў неба на вышыню спісы кіламетраў. Распаўнае магма змяніла курс і стала працякаць пад зямлю проста ў раёне ледніка», — расказала журналістам спецыяліст-вулканалаг Сігурун Ханс-



Саша Паўлава (АНТ) — яскравы доказ таго, што прыгожыя дзяўчыны не абавязкова ведаюць на памяць тэкст, каб прыкаваць да сябе ўвагу глядачоў.

заўнагародзі... на мільядах, а праз дзень, нягледзячы на свой стан, ужо збіралася на чарговую дзямік; што на «Лепшага рэпацэра» Наталію Копацеву з СТБ, якая мяркуюць, што ў 23 усе толькі пачынаецца. Увогуле, сапраўды радуе, што маладыя людзі не проста фантазуюць, але і ўвабляюць свае ідэі ў жыццё, а кіраўніцтва тэлеканалаў, са свайго боку, не баіцца рызыкаваць і даярае моладзі нават самы адказны інфармацыйны фронт. З пажаданнем, каб гэта тэндэнцыя захоўвацца і надалей і каб было зроблена яшчэ шмат чаго вартага новых «Тэлеваршыняў», сустаршыня журы рэжысёр Аляксандр Фірмаў уручыў спецыяльны прыз журы Інстытуту журналістыкі БДУ — «за падрыхтоўку члываршні і будучых прафесіяналаў».

Прорва рэгіёнаў А вось што засмучае, і ўжо не першы год запар, — гэта сітуацыя з рэгіянальнымі тэлекампаніямі і невядомымі тэлеканаламі. Штогод напярэдадні «Тэлеваршыні» судзі адзначаюць, як расце майстэрства вядучых рэгіянальных тэлевізійнікаў, штогод намякаюць, што вось яшчэ крыху падцягнуцца — і тыя складуць канкурэнцыю цэнтральным каналам... І штогод атрымліваецца, што кожны застаецца пры сваім. Простая арыфметыка: сёлета 4 статуэткі трапілі ў скарбонку СТБ, 7 — на рахунку АНТ, і 16 — у каналаў Белтэлерадыёкампаніі (Гран-пры — і гэта, бадай што, адзіная інтрыга члываршні праэмі — быў прысуджаны адрозу двум тэлепраектам: мастацкаму фільму «Снайпер. Зборя адплаты» Белтэлерадыёкампаніі і шоу «Міс Інтэркантыненталь-2009» АНТ). У спісе персанальных праэмі лідзіруе АНТ — тут працуюць лепшыя вядучыя публіцыстычныя праграмы (Сяргей Дарафееў), лепшая вядучая музычна-забаўляльная праграма (Саша Паўлава), лепшы рэжысёр (Ілья Баранав), «Геніяльныя мелодыі на АНТ») і лепшы тэлевадуцьнік — уладальнік прыза глабальнага сімпатый (Георгій Калдун). У СТБ крыху менш — 3 персанальныя узнагароды: лепшама прадзюсару (Павел Каранеўскі), лепшаму рэпацэру (Наталія Копацева) і лепшаму вядучаму інфармацыйнай праграмы (Вольга Бельма). А намінацый, нагадаем, 21.

Няцяжка падлічыць, колькі ўзнагароды дасталіся рэгіянальным тэлеканалам — усё тры тры статуэткі за «Лепшую праграму

навінаў рэгіянальнага ТБ» (тэлеканал «Мазыр»), «Лепшага вядучага рэгіянальнага ТБ» (Лідзія Пазняк, Лідэскае Тэлерадыёаб'яднанне) і «Лепшы рэгіянальны праект года» (Тэлерадыёкампанія «Гродна», «Паміж небам і зямлёй»). Плюс яшчэ адна статуэтка, за лепшую сацыяльнае рэкламу, трапіла ў рукі суровых прафесіяналаў з тэлекампаніі «Ваен-ТБ», якія зрабілі цыкл даходлівых ролікаў пра тое, чаму сапраўдныя мужчыны не «косяць» ад службы ў арміі. Атрымліваецца, што пры ўсім дэклачых аб адкрытасці конкурсу рэгіянальнае тэлебачанне шосты год запар сядзіць у сваёй рэзервацыі — і невядома, наколькі хутка здолее з яе вырвацца.

Зрэшты, можа, і не трэба так ужо вырвацца «на прастор, на шырокі прастор», і лепш быць добра вядомым сваім глядачу ў невялікім горадзе, чым адным з мноства невядомых — у сталіцы? Ва ўсім выпадку, прафесіянала не стану, але дадам яшчэ адно пажаданне як шараговы тэлеглядч — каб неўзабаве «Тэлеваршыня» стала цікавай і карыснай і для масавай публікі, а не толькі для арганізатараў і саміх удзельнікаў.

Вікторыя ЦЕЛЯШУК
Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

ФРАНСАБАНК FRANSABANK

«Франсабанк»
Открытое акционерное общество
Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Татарская, 3
тел.: (017) 226 62 98,
факс: (017) 203 06 40
office@fransabank.by
www.fransabank.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 апреля 2010 г.

(в миллионах белорусских рублей)					
№ п/п	Наименование статьи	Символ	01.04.2010	01.04.2009	
1	2	3	4	5	
1	АКТИВЫ				
2	Денежные средства	1101	18 357,3	6 652,9	
3	Средства в Национальном банке	1102	5 253,7	1 980,2	
4	Ценные бумаги:	1103	31 943,6	-	
	для торговли	11031	-	-	
	удерживаемые до погашения	11032	-	-	
	в наличии для продажи	11033	31 943,6	-	
5	Кредиты и другие средства в банках	1105	52 561,0	19 567,2	
6	Кредиты клиентам	1106	47 918,2	29 676,5	
7	Долгосрочные финансовые вложения	1107	0,8	36,8	
8	Основные средства и нематериальные активы	1108	3 225,4	1 994,0	
9	Прочие активы	1109	1 262,1	1 044,8	
10	ИТОГО активы	110	160 522,1	60 952,4	
11	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
12	Средства Национального банка	1202	-	-	
13	Кредиты и другие средства банков	1205	46 916,1	1 729,5	
14	Средства клиентов	1206	25 834,4	17 555,6	
15	Ценные бумаги, выпущенные банком	1208	-	-	
16	Прочие обязательства	1209	702,0	616,8	
17	ВСЕГО обязательства	120	73 452,5	19 901,9	
18	КАПИТАЛ				
19	Уставный фонд	1211	67 785,2	31 197,7	
20	Эмиссионный доход	1212	-	-	
21	Резервный фонд	1213	3 389,3	2 681,9	
22	Накопленная прибыль	1214	13 694,4	5 400,3	
23	Фонд переоценки статей баланса	1215	2 200,7	1 770,6	
24	ВСЕГО капитал	121	87 069,6	41 050,5	
25	ИТОГО обязательства и капитал	12	160 522,1	60 952,4	
26	ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ				
27	Требования	1301	73 408,7	23 190,7	
28	Обязательства	1302	27 899,4	9 546,9	

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 апреля 2010 г.

(в миллионах белорусских рублей)					
№ п/п	Наименование статьи	Символ	01.04.2010	01.04.2009	
1	2	3	4	5	
1	Процентные доходы	2011	5 440,7	1 801,8	
2	Процентные расходы	2012	853,1	68,6	
3	Чистые процентные доходы	201	4 587,6	1 733,2	
4	Комиссионные доходы	2021	1 104,9	1 138,8	
5	Комиссионные расходы	2022	101,4	44,9	
6	Чистые комиссионные доходы	202	1 003,5	1 093,9	
7	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	203	1 712,0	6 532,2	
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	-	-	
9	Доход в форме дивидендов	205	-	-	
10	Чистые отчисления в резервы	206	156,7	473,1	
11	Прочие доходы	207	606,0	29,3	
12	Операционные расходы	208	3 289,1	2 791,8	
13	Прочие расходы	209	384,2	108,9	
14	Налог на прибыль	210	658,4	1 338,4	
15	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2	3 420,7	4 676,4	

Первый заместитель Председателя Правления
И.о. главного бухгалтера
Жилинский А.А.
Русакевич А.Н.

Лицензия на осуществление банковской деятельности НБРБ № 15 от 29.12.2008 г., УНП 100755021

ВУЛКАНИЧНЫ ПОПЕЛ ПАГРАЖАЕ АСТМАТЫКАМ

БЕЛАРУСКІЯ медыкі рэкамендуць забарэжаваць знаходжанне на адкрытых паветры падчас дажджу, а таксама не выкарыстоўваць дажджавую ваду ў гаспадарчых мэтах. Гэта звязана з тым, што воблака вулканічнага попелу ад вывяржэння вулкана на поўдні Ісландыі дасягнула тэрыторыі Беларусі. Зараз яна знаходзіцца на адлегласці прыкладна 6 кіламетраў ад паверхні зямлі. Які сцяраджаюць медыкі, удыханне атмасфернага паветра, якое ўтрымлівае хімічныя забруджвалінікі ў канцэнтрацыях, ніжэйшых за бяспечныя велічыні, не ўявіць пагрозы для здароўя большасці людзей. Тым не менш існуючыя групы людзей з павышанай адчувальнасцю, чыё здароўе аслаблена хранічнымі захворваннямі: яны могуць адчуваць недамаганне, звязанае з уздзеяннем атмасферных забруджвалінікаў нават пры іх невяскомай канцэнтрацыі ў паветры. У першую чаргу гэта людзі, якія церпяць ад астмы і іншых захворванняў органаў дышэння. Як заявіў прадстаўнік Сусветнай арганізацыі аховы здароўя Дэвід Эпстайн, большая частка выкінутага вулканічнага попелу канцэнтравалася ў выглядзе воблака ў верхніх слаях атмасферы, аднак калі гэта воблака асядзе, лепш не выходзіць на вуліцу без крайняй неабходнасці. Ён таксама параіў еўрапейцам,

якім усё ж такі давядзецца выйсці на адкрытае паветра, выкарыстоўваць маскі для абароны органаў дышэння. Мікраспрацічнае частцы попелу могуць выклікаць розныя паражэнні дыхальнай сістэмы. Супрацоўнікі брытанскага Агенцтва па ахове здароўя, у сваю чаргу, лічаць, што паверхні зямлі дасягне толькі нязначная частка попелу, таму яго неспрыяльнае уздзеянне будзе кароткатэрміновым. Прадстаўнікі агенцтва па ахове здароўя, што пры асяданні воблака попелу ў людзей могуць з'явіцца раздражненне сліззістай ваачы і носа, насмарк, боль у горле ці сухі кашаль.

Надзея НИКАЛАЕВА.

ВЯСНА, КУРТКА І НЕСПАДЗЯВКА

Пацяпцела. Дастану ў шафы лёгкую куртку. Прыемам пасля зямлі апрануць лёгчышча. Лёгчышча чаравікі, танчышчы швадр, святлейшы нагавіцы надалі нават святочнасці ў мой настрой, але ён прапаву хутка, бо ў кішэнні вясновай курткі я злавіў рукою пачак забойных яшчэ увосень цыгарэт. Амаль тры месяцы не куру, а тут рука сісцнула цыгарэты пачак, а расціснуча не можа. Стаю, маючу з заціснутым у руцэ пачакам, і ідзю яго, ціну, пакуль не расціскаю зусім. Звянчаны пачак ляжць у сметніцу, а на душы цяжка і моцна хочацца закурываць.

РЭЧКІ НА КАРЦЕ

Рэчкі, якія на геаграфічных картах цякуць угару: Об, Енісей, Лена... Менавіта гэтыя тры рэчкі мне хацелася паглядзець. Усё разумею, але на школьных геаграфічных картах яны дакладна цякуць угару, а ў рэальнасці я іх так і не бачыў.

КАБАНКОЎ І ВЕРШЫ

Плаэт з Уладзіслава — Юра Кабанкоў — так выказваўся пра розніцу паміж працаю на ніве рускай і беларускай літаратуры: «У рускага паэта стаць задача: не напісаць і не апублікаваць кепскіх вершаў. Таму рускаму паэту трэба пісаць як мага меней. Беларусу вярта пісаць шмат, беларускаму літаратуры можна пісаць і пасроднымі вершы, яму вярта дазваляе нават вершы кепскія: бо вайбі беларускай паэзіі зусім мала ў гэтым свеце, а майі рускай — больш чым дастаткова...» З Кабанковым мы не спрачаліся, але жаданія пісаць і публікаваць кепскія вершы ў мяне так і не з'явілася.

ФЕДЗІН І ЧЫТАННЕ

Каб мне хтосьці скажаў, што я вазьмуся чытаць 12 том са збору твораў Канстанціна Федзіна, я шчыра абурьўся б. Нашто, скажы мне, чытаць дзённікі Федзіна? А вось жа ўзяў і чытаў, і вычыталася такое: «Працую. Пішу добра. Магу пісаць выдатна. Магу пісаць, як боги!» Так і напісаў Федзін у дзённіку 02.06.1945. Такое надрукавалі, такое паставілі ў збор твораў, а я такое яшчэ і чытаю. Чаму? Таму, што такой пісьменніцкай пыхі, такой самаацэнкі, такога самаўсхваляння я нідзе больш не чытаў.

ЛІДЗІН І РЭЙТЫНГІ

Апошнія гадоў дваццаць я штотдённа займаюся рэйтынгамі паспяхоўных кніжак. Сачыць за тэндэнцыямі ў кнігавыдавецкай справе мой працоўны аб'ект. Кнігі я люблю, таму мне цікава ўдзельнічаць у працэсе стварэння новых асартаментаў у кнігарнях і на кніжных кірмашах. Людзям недасведчаным падаецца, што кніжны свет апошнім часам зрабіўся занадта стракаты і развіваецца анархчна. Гэта не зусім так. Пераважаюць большасць кніжак выходзяць па добра складзеным і шмат разоў пераправярэным плане. Асабіста мне ад такой планавай гаспадаркі крыху сумнавата, таму з усіх кнігарняў я найбольш люблю буйкістныя, там можа сустрацца нешта незвычайнае і нечаканае. Там робіцца відавочным, як хутка змяняцца кніжны свет, як моднае робіцца малазастрабаваным, як змяняецца ўяўленне пра творы класікаў. Сярод пазубойных імянаў я змяішоў Уладзіміра Лідзіна, які ўсё жыццё збіраў малюны кніжных графікаў. Напрыканцы доўгага жыцця Лідзін напісаў кнігу «У мастакоў». Гэта зборнік кароткіх дакументальных аповедзяў пра сяброў, сярод якіх ёсць вядомыя нахталі Насцерава, Ларыёнава і Ганчаровай, а ёсць і зусім забытыя мастакі. Кніга чыталася з вялікай радасцю і задавальненнем, хоць напісана яна кепска і неталенавіта. Я нікому не падаў чытаць Уладзіміра Лідзіна, але я ўдзячны яму, бо ягоная кніга яшчэ раз паказала мне хутказменлівасць кніжнага свету і праўдзівую каштоўнасць рэйтынгаў, якімі я паслядоўна займаюся два дзесяцігоддзі.

РАЎНАВАГА У МАЁЙ ДУШЫ

Даасгнучу раўнавагу ў сваёй душы амаль не магчыма. На нейкае імгненне такая раўнавага можа з'явіцца, але яна настолькі жыццядайная і смертнасная адначасова, што з'яўляецца і знікае ў адно і тое ж імгненне. Каб не загінуць і жыць далей, ты сам выводзіш душу з раўнавагі. Цібе пачынае расхістаць паміж добрам і злом, паміж цемраддзю і святлом, паміж мінулым і будучым, ты жыўш і зноўку імкнешся да раўнавагі ў душы.

ЧАСНЯКОЎ І ЦАГЛІНЫ

Краязнаўцы знайшлі ў расейскай вёсачцы спадчыну самадзейнага мастака Часнякова. Маскоўскія рэстаўратары надалі пашкоджаным палотнам выставачны выгляд і адчынілі экспазіцыю. Глядзець на рускага Пірасмані-Русо-Генераліца-Дразвоўца прыйшло шмат народу. Калі экспазіцыю закрылі, а палотны Часнякова пагурылі ў аўтобусы, каб завезці на радзіму, у Кастраму, да аўтобусаў падбегла катка артыстаў. Яны патрабавалі адчыніць аўтобусы і паказаць карціны рускага генія. Артысты трымалі ў руках цагліны і прагажалі парабавіць конкі ў аўтобусах. Маскоўскі рэстаўратар з гонарам распыдаў пра паводзіны артыстаў і значнасць спадчыны Часнякова. Да вывучэння самадзейнага мастацтва я раўнадушны, бо яго ніколі не хатнялі мяне. У гісторыі з Часняковым мяне зацікавілі варварскія паводзіны маскоўскіх прафесійных артыстаў. Дзіўніку погляда на свет Часнякова выглядае не такім і дзіўнікам, калі параўнаць яго з поглядамі рускага артыста з цаглінаю ў руцэ і абіцаннем разбіць яно аўтобуса і галаву шафера. Зрэшты, які мастак, такі ў яго глядз, усё там адпаведнае і ўсё занамамернае. А для мяне гэта яшчэ адзін доказ таго, што я правільна рабіў, што ніколі не захапляўся твораў Часнякова і да яго падобных невукаў.

ВАКЗАЛЬНЫ МЕТАД ТВОРЧАЙ ПРАЦЫ

На першым курсе мастацкай вучэльні мы з сябрамі хадзілі малюваць людзей на вакзал. Садзіліся ў зале чакання і рабілі накіды з натуры. Мы малывалі, пакуль міліцынт не падыходзіў і не казаў, што мы надкучылі тут усім. Мы сыходзілі, праз дзень-другі вярталіся на вакзал ці ішлі на Камароўскі кірмаш або на аўтобусную станцыю, што месцілася на пляцы Веры Харужай побач з Камароўкаю. Мы малывалі людзей, малывалі людзей выпадковымі, малывалі з натуры і малывалі падобна. Мы навучыліся малюваць падобна. Шмат што з тагачасных майя сярёбу кіню малыванне, можна нават скажаць, што усё мае тагачасныя сярбы даўно кінупі прафесійнае малыванне. А я ўсё малюю і малюю людзей, малюю і апісваю іх лёсы, іх гісторыі, іх казкі. Для мяне малыванне на вакзеле ператварылася ў творчы метад, я нават люблю выпіць кавы і з'есці кавалачак штрудзеля ў прывакзальным буфце.

Адам ГЛОБУС.

РАЗАМ ПРАЦУЮЦЬ — РАЗАМ КРАДУЦЬ

У 73-гадовага жыхара г. Пружаны нехта выкраў са двара дома ў в. Палонна-Забалочце прычэп да трактара і металалом. А неўзабаве было ўстаноўлена, што крадзеж зрабілі тры трактарысты з в. Кабылаўка, якія працуюць у адным ААТ.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

СЯМЕЙСТВА БЕЛАРУСКІХ ТРАНСГЕННЫХ КОЗ ПАДПЯЎНЕЦА

Узвядзене новага эксперыментальнага біятэхналагічнага козагадоўчага комплексу, разлічанага на утрыманне 250 дарослых жывёл і 500 казіяты, плануецца пачаць сёння. Ён будзе знаходзіцца па суседстве з фермай пры Біятэхналагічным цэнтры Навукова-практычнага цэнтры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па жывёлагадоўлі непалднік ад Жодзіна, дзе ў 2007 годзе з'явіліся першыя трансгенныя козы. Цяпер тут налічваецца 36 дарослых жывёл. Ад звычайных коз яны адрозніваюцца наяўнасцю гену, які кадыруе лактаферын — бялок груднага жаночага малака.

— Лактаферын — прыродны антыбіётых. Ён забівае нематэлы, якія не мае ўласнага імунітэту, антыбактэрыяльнае абарону. Нядаўна шэсць козачак пачалі даваць малако, якое змяшчае лактаферын чалавека, — расказаў загадчык лабараторыі ўзнаўлення і геннай інжынерыі сельскагаспадарчых жывёл Навукова-практычнага цэнтры НАН Беларусі па жывёлагадоўлі Аляксандр Будзевіч. — Пакуль збіраем пробы, адрэагем іх у Маскву для даследавання, а рэшткіма падкарміваем казіяты.

Вучоныя спадзяюцца, што ў перспектыве лактаферын чалавека, атрыманы з малака трансгенных коз, можна будзе выкарыстоўваць. Расійска-беларуская навукова-тэхнічная праграма «Бел-РасТрансген-2» на 2009—2013 гады прадугледжвае, напрыклад, стварэнне тэхналогіі вытворчасці лекавых сродкаў.

Ірына ЮДЗІНА, «Мінск—Навіны»

БЫЛО адкрыццё, калі мой муж — высокі, магутны, а галюўнае — адуканы і сучасны чалавек — вырашыў абісці дом з іншага боку, калі ў яго перад вачамі ўзнік чорны кот. Гэты кот бегае ў нас па двары, каб ад часу імкнецца пагрэцца ля пад'езда, вельмі пакутліва пазірае на людзей і ў любы момант гатовы даць драпака падалей ад іх. Чым можа напалохаць такія безабаронна істага? Хіба толькі колерам ці ўласнымі ўяўленнямі чалавека пра магчымую небяспеку. Але чаму нейкія забавоны і прымхі ўзгадваюць нават тыя, хто лічыць, што ўсе свае справы ажыццяўляе дзякуючы ўласным намаганням? Мяне заўсёды дзівіць, што людзі нават у нашы дні, калі, здаецца, чалавек можа усё, звяртаюць увагу на прыкметы, незалежна ад таго, ці яны існавалі вярхамі, ці сталі іх асабістымі забаванамі. Нават вялікія людзі.

Дрэньны прыкметы

Вядомыя рэчы: Пухкін павярнуў дадому з паловы шляху ў Пецярбург у студзені 1825 года пасля таго, як дарогу яму перабарэ зяць, і паўстанне на Сенацкай плошчы правалілася і без яго ўдзелу. А касманаўты любяць распыдаць пра сваю добрую прыкмету: паглядзець перад стартам у космас фільм «Белыя сонца пустыні» з пясняні пра спадарыню ўдачу. І, напэўна ж усё бачылі, як абаронца зборнай Францыі Ларан Блан перад вышаральнымі матчамаі чалавэй лясіну галкіпера Фаб'эна Бартэза. Амерыканцы ўзводзяць будынік, у якіх пасля 12-га паверха адразу ідзе 14-ты...

Прымхлівасць уласіваа сучасным людзям, хоць яны шмат што ведаюць пра існаванне сувету. Чаму? Міла СЦЯПАНАВА, старшы выкладчык кафедры прыкладной псіхалогіі Педагагічнага ўніверсітэта імя Танка, тлумачыць:

— Карані, напэўна, палгаюць у нашым мысленні, у свядомасці, яе прыхільнасці да традыцыі. Бо ўсе прымхі і забавоны нарадзіліся не зараз — яны перадаліся ў спадчыну ад папярэдніх пакаленняў. Нібгата папярэджанне: не рабі так, ці рабі так. Усе прыкметы ў асноўным папярэджаюць нас пра дрэннае. «Да шчасця» толькі б'ецца посуд, так гавораць, і тое з нейкай нмупэўненасцю ў голасе. Але ў асноўным прыкметы скіраваныя на негатыўны з'явы і іх пярэджанне. Магчыма, адзін з варыянтаў тлумачэння жывучасці веры ў прыкметы ў наш час — чалавеку не хочацца браць адказнасць на сябе. Прасеіей тлумачыць надзею сваёй жыцця нейкім прадвызначэннем, фатальнасцю, лёсам і так далей.

— Але ж ёсць навука, новыя веды, якія павінны мяняць свядомасць людзей.

— Ёсць навуковыя веды, а ёсць «жыццёвыя». Першае не адмяняе другога. У нас асабістае псіхікі такая, што як бы нам ні даказвалі, што па тэорыі верагоднасці можа 45 котаў перабегчы дарогу і нічога не здарыцца, але калі 46-я перабяжыць і нешта здарыцца, то усё роўна людзі будуць казаць: «Была котка — дрэнны знак». Ёсць так званыя псіхалагічныя «ўстаноўкі». Напрыклад, як у нас мужчыны ставяцца да жанчын за рулём? Негатыўна. Хоць статыстыка паказвае, што жанчына за рулём больш акуртаная, з удзелам жанчын меншая колькасць здарэнняў. Але мужчына за рулём, які лічыць сябе лепшым таму, што ён мужчына, на дарожную сітуацыю з удзелам жанчын скажа: «Ну, усё зразумела...»

Аднак ён так не адрэагуе, калі ўбачыць, што за рулём мужчына. Устаноўкі не так хутка выкарыяюцца, нават калі будзеш лагічна тлумачыць, раскладвае сітуацыі з дапамогай навуковых тэорыі. Перакананні нейкія можаць сядзець вельмі глыбока — магчыма, на ўзроўні гену.

Вучоныя ва ўсім свеце імкнучыся знайсці тлумачэнне гэтай асабістаасці чалавечай псіхікі. Псіхалогі, эвалюцыйныя біялагі прысвечваюць усё даследаванні механізму ўзнік-

«ДАМУШНІКА» ЗАТРЫМАЛІ ЛЯ КВАТЭРЫ

Пільная жанчына зберагла жыллё суседзям ад няпрошанага візітэра

Жыхарка аднаго са сталічных дамоў на Ігуменскім тракце зварнула ўвагу на невідомага мужчыну, які настойліва ступаў у суседзкія дзверы. Які распавёў прахаданты «Звязды» прэс-афіцэр Ленінскага РУУС Сяргей Козел, жанчына вырашыла выйсці са сваёй кватэры, каб пацікавіцца, хто так упарта хоча трапіць у чужое жыллё, тым больш што дома нікога не было. Візітэр жа на пытанне жанчыны патлумачыў: маўляў, прыйшоў да Малы. А калі паўч, што ніякай Малы там няма, сьмяшо. Праўда, праз некаторы час эню вярнуўся і пачаў корпацца з дзвярным замкам. Аднак суседка заўважыла намаганні невідомага і выклікала нарад міліцыі. Праваахоўнікі

прадугледжвае веру ва ўсемагутнасць рэчў і лічова, а значыць, вядзе да іх абагаўлення. Усё гэта мае вытокі ў політэістычных рэлігіях, якія адмаўляюць існаванне Бога, Стваральніка Сусвету. Замест Бога ідзе абагаўленне створаных ім з'яў істаг, якіх надзяляюць іх якасці Бажаства. Так узнікае безліч дробных «бажоў», якія з'яўляюцца атрыбутамі ўсвядення, ўсемагутнасці і гэтак далей.

Напрыклад, астралогія абагаўляе касмічныя аб'екты, надзяляючы іх здольнасцю уплываць на жыццё людзей. Але такой здольнасцю можа валодаць толькі Стваральнік чалавека, які ведае яго жыццё ад моманту зачынацца да смерці. Акультызм гаворыць пра «свабодныя сілы», якія таксама здольныя уплываць на чалавека жыццём. Аднак, не патлумачыўшы лагічна прыроду сваёму сілаў,

«На кухонным сталe танчыць чорная котка...»

акультызм апраўдвае сумніўную практыку лекавання, якая нібгата пазабуляе чалавека ад усіх дрэнных жыццёвых сітуацыі. Прычым цэльны адрываецца без зароту да Бога, які гатовы прыйсці на дапамогу чалавеку. Да найбольш модных сёння акультных дактрын можна аднесці фэн-шуй, які з дапамогай схаваных сілаў нібгата дапамагае чалавеку абставіць свой дом, нават да вызначэння даты пакупкі і матэрыялу інт'ер'ера.

— Фэн-шуй дакладна ўпісваецца ў рамкі сучаснага акультызму. Бо, напрыклад, некаторых людзей прыхільнікі фэн-шуй называюць «энергетычнымі вемпірамі», якія высмоктваюць энэргію іншых. «Вампірам» чалавек становіцца нібгата з-за дысбалансу ў яго атачэнні і ў цэле. І гэты дысбаланс можа паправіць толькі фэн-шуй. Аднак самастойна займацца фэн-шуй не рацяць, для гэтага, кажуць, патрэбны спецыялісты. І гэта зразумела: калі людзі самастойна будуюць вызначыць, што куды застаўцца без ганарараў...

Вось на гэтым і трымаецца вялікая армія сучасных акультыстаў, якія зарабляюць грошы, выкарыстоўваючы прымхлівасць людзей, — перасяроў арыйцэ Аляксандр.

Аднак чаму, не сустраўшы ў жыцці ніводнага вампіра, людзі бяжыць поўні, дрыжач над разбітым лострам, тэрарызуючы чорных котаў, не выходзяць з дому ў пяцінаш 13-гаў дзённы, лічба 13 — адзін з самых дзурных прыкладаў жывучасці павер'яў, сляды лагічных тлумачэнняў якіх згубіліся ў вярках.

З Сярэдніх вякоў ідзе павер'е, быццам шабаш ведзьмаў і іншай нячыстай сілы адбываюся па пяцінаш 13-га. Але ў сучасным свеце няма сведчанняў цёмнай прыроды лічбы 13. Але ёсць некаторыя тлумачэнні: загадка лічбы ў Тайнай вярчы, на якой прысутнічалі 13 чалавек, калі палічыць Хрыста і

апосталаў. Адзін з удзельнікаў быў распаты.

ЗАХРАС НА АГАРОДЖЫ ХРАМА

Познім вечарам малады чалавек на добры падпітку паспрабаваў трапіць у Аляксандра-Неўскі храм у Гомелі. Ён зрабіў спробу пералезці праз паўтараметровую агароджу, якая ўяўляе сабой металічную докарэзійную пруты і... напароўся нагой на востры наканенік. Спаведзь няўдалага верніка прымалі супрацоўнікі МНС, якія прыхэталі вырастоўваць 26-гадовага мужчыну. Між тым, прыйшоўшы пры дапамозе аварыйна-выратавальнага інструмента зрэзаць тры элементы агароджы, каб зняць з яе пацярпелага. У шокавым стане грамадзянін даставілі ў бальніцу.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

Ларыса ЦІМОШЫК.

20 красавіка 2010 г. ЗВЯЗДА

ШАХМАТЫ *Пад рэдакцыяй майстра спорту Уладзіміра СЫЧОВА*

ПАДУМАЙ І РАШЫ
М. Грыгор'ев

а b c d e f g h

Белыя: Кр45, п. б5, f2 (3).
Чорныя: Кр43, п. б4, f3 (3).
Выйгрыш.
А. Рынк

а b c d e f g h

Белыя: Кр44, п. g6, h5 (3).
Чорныя: Кр5, п. а2 (2).
Нічыя.
Чакаем вашых адказаў.
ПРАВЕРЦЕ АДКАЗЫ
Змяшчаем рашэнні задач, апублікаваных 18.03 і 9.04 гг.
В. Брух. 1. ба?–2. Кб5х(А), 1... Кр4(а)2. Кс2х(В), 1...Сб4! 1. Фе3!–2. Кс2х(В), 1... Кр4(а)2. Кб5х(А).

ЗАПАСІЎ...

Пенсінер, які пражывае ў Івацэвічах па вул. Чапаева, запрасіў да сябе 24-гадовага жыхарку райцэнтра. Напачатку яны выпілі, а ўночы пасварыліся. І ў выніку скандалу пенсінера з пашкоджаным кішэннікам даставілі ў бальніцу. Жанчыну, якая ўдарыла нажом пенсінера, затрымалі.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

ДАРАГІ ТЭЛФОН

скраці ў лінскіх шасціслонцы. У міліцыю звярнулася бабуля пацяпцелай. Ва ўнучкі адабралі «Самсунг» за 1200000 рублёў два школьнікі і навучэнец каледжа. Зладзеяў хутка затрымалі.

Яна СВЕТАВА.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении Ивацевичским районным исполнительным комитетом аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для установки и обслуживания временного павильона по оказанию услуг сотовой связи.

Местонахождение (адрес земельного участка)	Брестская область, г. Ивацевичи, ул. Почтовая, 10А
Площадь участка, га	0,0035
Виды земель	общего пользования
Вещное право на земельный участок	аренда сроком на 5 лет
Целевое назначение земельного участка	для установки и обслуживания временного павильона по оказанию услуг сотовой связи
Кадастровый номер участка	12345010001002956
Начальная (стартовая) цена земельного участка, рублей	153510 (сто пятьдесят три тысячи пятьсот десять)
Наличие строений, сооружений на участке	нет
Наличие инженерных коммуникаций на прилегающей территории	линия электропередачи, водопровод, канализация, газопровод, связь
Состояние дорожной сети улиц	усовершенствованное покрытие

Аукцион состоится **21 мая 2010 года** в 15 час. 00 мин. в малом зале райисполкома по адресу: Брестская область, г. Ивацевичи, ул. Ленина, д. 44, каб. 116. Для участия в аукционе индивидуальный предприниматель или юридическое лицо (лично либо через своего представителя или уполномоченное должностное лицо) представляет комиссии следующие документы:

- заявление об участии в аукционе;
- копию платежного поручения, заверенную банком, о внесении суммы залога в размере 15350 (пятнадцать тысяч триста пятьдесят) рублей на р/с № 364 100000032 в филиале № 111 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Ивацевичи, код банка 623, получатель платежа - Ивацевичский райисполком, УНП 200100489, назначение платежа 04002;
- индивидуальный предприниматель — копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов;
- представитель индивидуального предпринимателя — нотариально удостоверенную доверенность;
- представитель или уполномоченное должностное лицо юридического лица Республики Беларусь — доверенность, выданную юридическим лицом или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих полномочия предпринимателя или юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов;
- представитель или уполномоченное должностное лицо иностранного юридического лица — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, легализованные в установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансово-хозяйственной деятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитной-финансовой организацией, засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представители индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц, индивидуальные предприниматели представляют документ, удостоверяющий личность. Аукцион проводится при условии наличия не менее двух участников аукциона. Передача земельного участка в аренду производится без изменения его целевого назначения с условиями:

- внесения победителем аукциона платы за право заключения договора аренды;
- возмещения победителем аукциона Ивацевичскому райисполкому расходов, связанных с проведением аукциона и формированием земельного участка, в размере 2837945 (два миллиона восемьсот тридцать семь тысяч девятьсот сорок пять) рублей;
- заключения победителем аукциона с Ивацевичским райисполкомом договора аренды земельного участка и осуществления в двухмесячный срок со дня получения решения райисполкома о предоставлении земельного участка в аренду государственной регистрации прав на земельный участок;
- получения победителем аукциона в установленном порядке разрешения на проведение проектно-изыскательских работ и разработки, утверждения проектной документации на объект в срок, не превышающий 2 года со дня принятия исполкомом решения о предоставлении победителю аукциона земельного участка;
- осуществления строительства объекта в сроки, определенные проектной документацией.

Договор аренды земельного участка по результатам аукциона подписывается сторонами после принятия Ивацевичским райисполкомом решения о предоставлении победителю аукциона земельного участка и не позднее 2 рабочих дней после оплаты победителем аукциона стоимости предмета аукциона, расходов, связанных с проведением аукциона и формированием земельного участка. Указанную плату победитель аукциона обязан внести в течение 10 рабочих дней со дня принятия исполкомом решения о предоставлении земельного участка.

Предварительное ознакомление с земельным участком на местности производится при подаче заявления.

Заявления на участие в аукционе принимаются с **21 апреля 2010 г.** по адресу: 225291, Брестская область, г. Ивацевичи, ул. Ленина, 44, каб. 422 с 8.00 до 17.00 по рабочим дням по 17 мая 2010 года включительно.

Контактные телефоны в г. Ивацевичи: (801645) 2 13 69, 2 54 76.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь извещает о проведении открытого конкурса по продаже принадлежащих Республике Беларусь акций открытого акционерного общества «Трест «Спецсельстрой» (далее — ОАО «Трест «Спецсельстрой»). Конкурс состоится **16 июля 2010 г. в 10.00** по адресу: г. Минск, переулок Красновозвездный, 12.

Продавец — Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь, г. Минск, пер. Красновозвездный, 12. Для участия в конкурсах в срок до **16.00 1 июля 2010 г.** по адресу: г. Минск, пер. Красновозвездный, 12, каб. 401 предоставляются следующие документы:

- заявление на участие в конкурсе по установленной форме; юридическими лицами — резидентами Республики Беларусь — копии (без нотариального засвидетельствования) устава (учредительного договора — для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора), имеющего штамп, свидетельствующий о проведении государственной регистрации, и свидетельства о государственной регистрации, доверенность представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель);
- индивидуальными предпринимателями — копия (без нотариального засвидетельствования) свидетельства о государственной регистрации;
- представителями физических лиц, индивидуальных предпринимателей — резидентов Республики Беларусь — нотариально заверенная доверенность;
- юридическими лицами — нерезидентами Республики Беларусь — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в конкурсе).

акций ОАО «Трест «Спецсельстрой» предоставляют в комиссию в запечатанном конверте соответствующие условия конкурса предложения по цене акций и по выполнению условий конкурса в отношении ОАО «Трест «Спецсельстрой», а также инвестиционный проект, соответствующий условиям конкурса.

Предложения участников по цене акций, не превышающие начальную цену акций, и (или) предложения по выполнению условий конкурса



Бабёр напалохаў вяскоўцаў

У вёску Вострава Слонімскага раёна ўначы завітаў незвычайны гошць — рачны еўрапейскі бабёр. Да самай раніцы ён хадзіў па вясковых вуліцах, агародах і падворках. Жыхарка Вострава Алена Лабар сказала, што раніцай, калі вяскоўцы прачнуліся, у вёсцы гаспадарыў незвычайны гошць з доўгім, сантыметраў 30, хвостом. Ён напалохаў сабак, курэй, пагрыз плот.

Вяскоўцы адразу патэлефанавалі ў Слонімскае раённае адраснае прыродна-ахоўнае ўпраўленне. Супрацоўнікі інспекцыі выехалі ў Вострава. Разам з сельскімі жыхарамі яны пачалі лавіць бабёра. Мужчыны перакрылі аўтадарогу, каб бабёр не выбег на шашу і не трапіў пад колы машын. Але хітры звярок сцягнуў, што за ім «палююць», таму схавался на калгасным полі ў адной з лужы. Восць туд яго і злавлілі супрацоўнікі прыродна-ахоўнага ўпраўлення, а потым у мяшкі адвезлі бабёра на лясынае возера, якое знаходзіцца каля вёскі Махначы, і выпусцілі ў ваду.

Паводле слоў слонімскага спецыяліста па ахове навакольнага асяроддзя, магчыма, рачны бабёр завітаў у вёску Вострава ажно з мелірацыйнага канау з хутара Александровічаў, дзе ёсць паселішча бабёраў. А магчыма, жывёліна заблудзіла і са «свайго» хутара ў вёску Вострава прабрэла ажно тры кіламетры.

Сяргей ЧЫГРЫН. Фота аўтара.

МАЛОМУ І СЯРЭДНЬМУ БІЗНЭСУ — «ЗЯЛЁНАЕ СВЯТЛО» АД МТБАНКА

Развіццю малой і сярэдняга бізнесу ў нашай краіне, як вядома, надаецца шмат увагі з боку кіраўніцтва дзяржавы. Уласобіц такую праграму ў жыццё — задача не з лёгкіх. Але ж калі на дапамогу прыходзяць беларускія банкі, то ўсе праблемы могуць быць хутка вырашаны.

Адным з прадстаўнікоў айчынай банкаўскай структуры, дзейнасць якой напраму скіравана на выкананне гэтай важнай задачы, з'яўляецца МТБбанк, які ўжо больш за паўтара дзесяці гадоў стабільна працуе з улікам ключавога накірунку — абслугоўвання кампаній малой і сярэдняга бізнесу. Аўтарытэт МТБбанка паспрыяў павелічэнню ў мінулым годзе карпаратыўных кліентаў на 31,2 працэнта.

Надаўна вынікі дзейнасці ЗАТ «МТБбанк» былі разгледжаныя на Гадавым сходзе акцыянераў. Старшыня Нагляднага савета, сузаснавальнік амерыканскай інвестыцыйнай кампаніі Horizon Capital, якая з'яўляецца адным з акцыянераў банка, Марк Эндру Івашка адзначыў: «Мінулы год быў вельмі складаным у глабальным маштабе і, у прыватнасці, ў Беларусі. У гэтым кантэксце мы задаваліся тым, што менеджментам, які зрабіў вялікую работу ў уліку нашых прыярэцтваў — стабільнасці і ліквіднасці». Банк дасягнуў высокіх паказчыкаў па даходнасці. Акцыянеры задаваліся тым, што МТБбанк завяршыў год з паказчыкамі рэнтабельнасці, якія з'яўляюцца аднымі з самых высокіх у банкаўскай сістэме Беларусі — даходнасць уласнага капіталу банка складала больш за 17 працэнтаў».

На Сходзе акцыянераў была асабліва адзначана дынаміка развіцця дзелавых сувязей з міжнароднымі фінансавымі інстытутамі. На працягу 2009 года банкам падпісаны шэраг новых пагадненняў. З Еўрапейскім банкам рэканструкцыі і развіцця (EBRD) — на 10 мільярд долараў ЗША, Міжнародным фінансавым карпарацыям (IFC) — на 5 мільярд долараў ЗША, Нідэрландскім фінансавым групам (FMO) — на 10 мільярд долараў ЗША.

З улікам прыстоўп лімітаў ад вышэйзгаданых міжнародных фінансавых арганізацый МТБбанк прадастаўляе крэдытны ліній і адкрывае ліміты на замежныя фінансаванне ў агульным аб'ёме 43,1 мільярд амерыканскіх долараў.

Наіменаванне банка: ЗАО «МТБбанк», г. Мінск

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 апреля 2010 г.

Table with 6 columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, П-т поясн. записки, 2010 г., 2009 г. Rows include assets (активы) and liabilities (обязательства).

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ за 1 квартал 2010 года

Table with 6 columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, П-т поясн. записки, 2010 г., 2009 г. Rows include income (прибыль) and expenses (убыток).

Руководитель: А.К. Жишкевич. Главный бухгалтер: В.В. Ермолович.

Лицензия НБ РБ на осуществление банковской деятельности № 13 от 13.10.2008 г. УНП 100394906

«Чакаю сустрэчы з ХЭНЛАНМ. НАЙПЕРШ ПА-ЗА ГУЛЬНЁЙ»

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ зборная па хакеі пачала заклочны збор перад чэмпіянатам свету ў Германіі, да якога засталася менш за месяц. Як паведамлялася, на турніры кіраваць нашай камандай будзе новы трэнерскі штаб на чале з Эдуардам Занкаўцом (Э.З.). Галоўны трэнер, а таксама яго памочнікі Андрэй Гусаў (А.Г.), Уладзімір Цыплакоў (У.Ц.) і Аляксандр Андрэеўскі (А.А.) сустрэліся з журналістамі.



Лішчэ ў сакавіку 2009 года Хэнлан і Занкавец працавалі разам у зборнай Беларусі.

Э.З. — З камандай мы правалі першы арганізацыйны сход. Хакеісты, якія зараз знаходзяцца ў Мінску, прыбылі на месца збору «Мінск-Арэну», пазнаёміліся з нашымі патрабаваннямі, акрэслілі план работы на тыдзень. Хакеісты, якія працягваюць выступаць у НХЛ і расійскіх клубах, будуць прыбываць па меры іх вызвалення.

— Што вы адчуваеце, узначалішы нацыянальную зборную? Э.З. — Пацучы адказнасці перад бальшчыкамі. І перад хлопцамі, з якімі буду працаваць. Я раней быў знаёмы з усімі хакеістамі, акрамя Аляксея Баранова. З усімі я ў добрых адносінах.

А.Г. — Гэта вялікі гонар і вялікая адказнасць. Нам давядзецца шмат папрацаваць да старта чэмпіяната свету.

У.Ц. — Прыемна, што ў трэнерскім штабе мы ўсе аднадумцы, застаецца прыкласці намаганні, каб рухацца наперад.

А.А. — Нацыянальная зборная для мяне — заўсёды вялікі гонар. Гэта выступленне за свой сцяг, за радзіму, як ні пафасна гуцьчы.

У.Ц. — Павіншаваў, гэтак жа, як і мы яго, бо мы пастаянна ў кантакце. Нам цікава будзе выходзіць супраць яго каманды, з якой мы сустрамаемся на «Турніры чатырох».

Э.З. — Чакаем не дачакаемся, пакуль сустрэнемся па-за гульнёй.

— Не страшна выходзіць супраць Хэнлана, які выдатна ведае нашу зборную? Э.З. — Каб страху не было, стараросна не глядзець у бок Хэнлана. (Смяецца.) Цікава згуляць супраць спецыяліста, які выкарыстоўвае розныя хітрасці. Мы таксама пастараемся выкарыстаць тое, што ведаем пра яго гульню.

— Нашай зборнай па сілах трапіць у васьмёрку наймацнейшых? Э.З. — Гэта задача стаіць і застанецца актуальнай у найбліжэйшыя гады.

А.Г. — У адрозненне ад Міхаіла Захарова, Занкавец медалі прыведзе не абяцаў. (Смяецца.) Калі сур'ёзна, то хочацца праявіць сябе

з найлепшага боку. — Вас не палохае адсутнасць гульнявой практыкі ў некаторых гульцоў і ці дастаткова часу для падрыхтоўкі каманды да чэмпіянату? Э.З. — Адсутнасць гульнявой практыкі не палохае — для гэтага ў нас і прадугледжаны збор, напрыканцы якога сустракаемся з добрым супернікам у Чэхіі. І часу, і магчымасцяў дастаткова.

— На адным са спартыўных сайтаў на пытанне «На які тэрмін можна даверыць гэтай трэнерскаму штабу зборную?» большасць бальшчыцкай прагаласавала за адказ «На гэты чэмпіят свету». Вас гэта не крыўдзіць? Э.З. — Я і сам так прагаласаваў бы. Не сакрэт, што гэта наш першы турнір, і многія адносяцца да нас асцярожна і скептычна. Але я не сумняваюся, што калі мы пакажам добры вынік, галасаванне будзе іншым.

— Магчыма, што кантракты ў зборнай з вамі не будзе. Як на конт кантракты ў клубах на наступны сезон? Э.З. — У піцёрскім СКА яснасі на наступны сезон пакуль няма.

А.Г. — Надаўна быў у Салігорску на пашыраным пасяджэнні з кіраўніцтвам горада і кіраўніцтвам прадпрыемства. Вырашылі, што камандзе будзе ў Салігорску.

не «Шахцёр» таксама будзе фарм-клубам «Дынама». У.Ц. — Пакуль я засяроджаны на працы ў нацыянальнай камандзе, варыянты працаўладкавання буду шукаць летам.

А.А. — У сталічнага «Дынама» новы трэнер — Марэк Сікора. Мне прапанавалі ўвайсці ў трэнерскі штаб, я даў згоду, але кантракт пакуль не падпісаны.

— Хто будзе капітанам каманды? Э.З. — Гэта пакуль не абмяркоўвалася. Лідары ў нас ранейшыя — Салей, Кальчоў, Каложны.

— Эдуард, як паслядоўнік Хэнлана, вы будзеце працягваць выкарыстоўваць нетрадыцыйныя метады згуртавання каманды? Э.З. — Гэта ўсё-такі традыцыйныя метады. (Смяецца.) Пастараемся, каб збор не быў манатонным, уключым мерапрыемствы, каб хакеісты разам з сям'ямі адпачылі. Але такіх мерапрыемстваў будзе няшмат.

— Плякаты ў расправаляні будучы? Э.З. — Капіраванне чагосці нават самага добрага — гэта ўсёго толькі капіраванне. Глен прыпадносіў гэты шчыра, ад душы, з пацучым веры. Я не хацеў бы кагосці капіраваць.

— Хтосьці з'явіўся ў зборнай па прычыне выдатнай гульні ў плей-оф чэмпіяната Беларусі? Ці паўплывала памылка Антонова на яго месца ў складзе? Э.З. — Дзякуючы выдатнай гульні ў плей-оф мы выклікалі Баранова, Сянькевіча і Дзякочка. Памылкі Антонова асабіста я не бачыў.

А.Г. — Памылка Антонова не паўплывала. Як я нядаўна даведваўся, у «Юнацтва» была задача выдаліць нашага абаронцу з самага пачатку, яны з ёй справіліся. Мы ўвесь матч гулялі ў чатыры абаронцы супраць чатырох збівяў «Юнацтва». Мае хакеісты правалі гульню на мяжы магчымасцяў, да іх у мяне ніякіх прэтэнзій.

— Што паабяцаеце бальшчыцкам? Э.З. — Можаче прыходзіць на нашы трэнерачыныя заняткі. Пастараемся не расчараваць.

А.Г. — З адкрыццём «Мінск-Арэны» мы адчулі, што бальшчыцкі ў нас ёсць, ёсць культура хварання. Прычым сапраўдны бальшчыцкі, які даламагасцю перажывае чужы паражэння.

Алена АУЧЫННІКАВА.

ПАДПольны Склад ГРУЗІНСКАГА ВІНА

Больш за 4 тысячы бутэлек кантрабанднага грузінскага віна «Ахашні» ёмістасцю 0,75 літра знойдзена міліцыяй у вёсцы Баршчоўка Рэчыцкага раёна, паведамліў у прэс-службе УУС Гомельскага аблвыканкома. Каля 350 скрыняў захоўваліся ў адным з будынкаў былой ваеннай часці. На бутэчках меліся акцызныя маркі Расійскай Федэрацыі. Па аперацыйнай інфармацыі вядома, што пастаўшчыкамі тавару з'яўляюцца грамадзяне Расіі, якія выкарыстоўвалі гэтае месца захавання для таго, каб

потым збываць алкагольную прадукцыю дробным оптам прадпрыемствам гандлю і грамадскага харчавання. Па справе вядзецца праверка. Супрацоўнікам адрэзала па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі ў той жа час стала вядома, што на сумесным беларуска-малдаўскім прадпрыемстве «Кодру», якое не мае дазволу на продаж свайго алкагольнай прадукцыі, ажыццяўлялася рознічная рэалізацыя віна з пратэрмінаванай годнасцю сваім супрацоўнікам.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

СКАНВОРД

Word search puzzle grid with clues in Belarusian. Includes a small image of a flower.

ПРАВЕРЦЕ, КАЛІ ЛАСКА, АДКАЗЫ

Answers to the word search puzzle, including words like 'Сканворд + судоку', 'Па гарызанталі', 'Па вертыкалі'.

Сканворд (17 красавіка).

Large word search puzzle grid with clues in Belarusian. Includes a small image of a flower.

Сканворд (17 красавіка).

Answers to the large word search puzzle, including words like 'Па гарызанталі', 'Па вертыкалі'.

СЕННЯ

Table with weather forecasts for various cities: Мінск, Віцебск, Могілёў, Гродна, Брэст. Columns: Усход, Запад, Даўжыня дня.

Месяц

Першая квадра 21 красавіка. Месяц у сузор'і Рака.

Імяніны

Пр. Акуліны, Гаўрылы, Георгія, Данілы, К. Агнешкі, Амаліі, Тэадора, Часлава, Шымана.

Надвор'е на заўтра

Weather forecast map for Belarus with icons and temperature ranges for various regions.

20 красавіка

1492 год — выдадзены вялікакняжаскі прывілей, якім абмяжоўвалася ўлада вялікага князя і была павышана роля сваасоблівага калегіяльнага органа — пану-радзі, былі вызначаны таксама асновы грамадзянскага і крмінальнага права. Документ увайшоў у гісторыю як Аляксандраў прывілей — сваасоблівае канстытуцыйнае ВКЛ.

1934 год — лётчыкам Анатолію Ліпідзеўскаму, Сігізмунду Леванеўскаму, Васілю Малакаву, Мікалаю Каманіну, Маўрыкію Сляпяну, Міхаілу Вадаўяну і Івану Дароніну за правядзенне аперацыі па выратаванні экіпажа карабля «Чалюскін», зацінутага ў льдах, першым у краіне прысвоены званні Герояў Савецкага Саюза.

«Хто кожнаму сябар, таго я сябрам сваім не лічу». Жан Батыст Мальер (1622—1673), французскі камедыграф, тэатральны дзеяч.

ЧАС МАЦЯРЫНСТВА

Зямля як сімвал мацярынства шырока паказана ў шматлікіх легендах і павер'ях беларускага народа. Перш чым распачаць сяўбу, селянін звяртаўся да багоў і святых з просьбай напісаць маці сярню зямлю халоднай расой, каб адрадыць яе ўрадлівасць. Перасолю або не-ўрадлівую зямлю параўноўвалі з удавой або бяздзетнай жанчынай.

● У народзе існавала назіранне: калі дубовы ліст на Сем дзёў (31 мая) разгарнуўся, «то зямля прынялася за свой род». Мелася на ўвазе, што пачалося прастаненне зямлі, якое было кінута ў зямлю. Калі яго прарасло, значыць, будзе новы ўраджай.

● Фядоса Каласійца (11 чэрвеня). Вясняны карагодзі, якія моладзь вадзіла да Тройцы, каб абудзіць зямлю, забараняліся з гэтага дня. Казалі: «Зямля цяжарная, чапаць нельга!». Паступова пачыналася калашэнне, таму моладзь хадзіла на ускаркі палеткаў і спявала песні-велічаны ў гонар жыта.

● Святы Ціхан (29 чэрвеня), які ўшаноўваецца ў гэты дзень, атрымаў назву Суцяшальнік. З гэтага дня пачынаюць заціхаць спелы птушак. І эню нараджаліся вобразныя асацыяцыі: цяжарная зямля запалывала сваю хаду, як цяжарная жанчына.

● Гром і Пярн лічыліся аднымі з самых моцных славянскіх бостваў. Першы гром адмыкаў зямлю і прадказваў, якім будзе ўраджай. Асабліва баіліся, калі першы гром грывеў, як у народзе казалі, «на голы лес». Уладаром гromу і маланкі быў магутны бог Пярн, а ў хрысціянскай міфалогіі — Ілья Грамавержац (2 жніўня), які ездзіць па паднябоссі на калясніцы і пасылае на зямлю вогненныя стрэлы. У гэты дзень катгарыч на забаранялася выконваць якія-небудзь хатнія або сельскагаспадарчыя работы: мыць бялізну, каціць, складваць сена, жаць. Існавала перакананне: калі парушыць адзначаныя рэгламентацыі, то гэта можа наклікаць пажар, буран, працяглы літні, ад якіх будучы пакутаваць і людзі, і павы.

● Еусцігней Жытнік (18 жніўня). У гэты дзень селяне «замаўлялі» жытнёвыя палеткі. Жанчыны рабілі гэта на скрыжаванні дарог, кланяючыся на ўсё чатыры бакі.

● Успенне Багародзіцы (29 жніўня). Да гэтага часу заканчвалася жніво. Па даўняй традыцыі жанчыны-жнеі пакідалі на полі некалькі каласоў — «влёсаву бароду» (сем, дзевяць, дванаццаць, трыццаць тры або сорак). Лічылі, што менавіта ў іх знаходзіцца спарыш, спарына — асабліва сіла зямлі, якая павінна будзе адрадыць ніву на наступны год. «Бароду» прыгніталі да зямлі, калі ў сярэдзін хлеб, соль, кавалачка сала, кланяліся ёй, а часам каласілі цераз яе, прыгаворваючы: «Ніўка, ніўка, аддай маю сілку на новую ніўку!».

Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.

Усімхнема!

Мужык вяртаецца п'яны дадому позна ўначы, яго на парозе сустракае жонка: — Ты дзе швэндэаў, мярзотнік?! — Мілая, ты не паверыш — вулкан выбухнуў, усё ж быццам у тумане — ледзь дарогу дадому знайшоў. — Які такі вулкан?! — З'яўляўся... З'яўляўся... Бліні! Дзе ты я, піўні!

Мой камп'ютар увесь час абгрывае мяне ў шахматы. Затое я заўсёды перамагу яго ў баксёрскім паядынку!

У магазіне. — Каўбаса ў вас брыдка, бледная нейкая. — Дык жа сапраўдная, без макіяжу!

Наркоз — гэта сродак абароны хірурга ад парадая пацыента ў час аперацыі.

Муж прыходзіць дадому п'яны. У цэмеры заходзіць у спальню, распранаецца і кажа жонцы: — Ну, пачынай ужо гарлапаціць, а то я ложак не знайдучу...



Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы. Газета адрэдавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку», ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выхадзіць 250 разоў на год. Тыраж 33.310. Індэкс 63850. Зак. № 1879. Нумар падпісанні ў 19.30. П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА. ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Сават Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь. РЕГІСТРАЦЫЯНЫ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА.

Галоўны рэдактар У. НАРКЕВІЧ. РЕДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: І. БАРАНОЎСкі, С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА, Л. ЛАХМАНЕНКА, С. ПРОТАС (намеснік галоўнага рэдактара), С. РАСОЛЬКА, Л. РЫЖАНКОВА (першы намеснік галоўнага рэдактара), Л. СВДРЫЦКАЯ, А. СЛАНЕЎСкі (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК, І. ШУЧЭНКА. НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкая, 10-а. Тэлефоны: прыёмная — 287 19 19 (тэл.факс); адрэдакцыя: 287 18 64, падпіскі і распаўсюджванне — 287 18 36, 287 18 51, юрыдычная — 287 19 68, сакратарыят — 292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 282 44 12; «Мясцовае самаіраванне» — 292 21 03, уласных карэспандэнтаў: у Брасце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелі: 40 91 92, Баранавічах: 47 71 94, Магілёве: 32 74 31; бухгалтэры: 292 22 03. http://www.zviazda.by; прыёмны тэл.факс: 287 17 79, РЭКЛАМЫ: тэл.факс: reklama@zviazda.minsk.by e-mail: info@zviazda.minsk.by

Аўтары апублікаваных матэрыялаў носяць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў, іх меркаванні не з'яўляюцца супадзеннем з меркаваннем рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пisma. Перадруку матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.